

Дарагія суайчыннікі!

Ад усёй душы віншую вас са святам Уваскрэсення Хрыстовага.

Для кожнага верніка Вялікдзень — асаблівы, незвычайны дзень. Ён сімвалізуе перамогу добра над злом, святла над цемрай, праўды над няпраўдай. Гэты час абуджае ў нашых сэрцах надзею, любоў і бязмежную міласэрнасць.

Вера заўсёды была і застаецца маральным стрыжнем беларусаў, невычэрпнай крыніцай натхнення на вялікіх здзяйсненнях на карысць бліжніх, свайго народа і роднай краіны. Яна дапамагае захаваць і прымножыць традыцыі і культуру праваслаўя, заснаваныя на вечных каштоўнасцях — шанаванні старэйшага пакалення, клопаце аб дзецях і дапамозе пакутным. Аб'ядноўвае нас у імкненні да стварэння ў імя міру.

Дарагія сябры! Няхай светлыя святочныя дні саграваюць вас цеплынёй сустрэч з роднымі людзьмі, напаўняюць вашы дамы радасцю, гармоніяй і шчасцем.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



27
КРАСАВІКА
2019 г.
СУБОТА
№ 80 (28947)

ЗВЯЗДА

ПЕРАМОГА ЖЫЦЦЯ І СВЯТЛА

АДЗІНСТВА РОЗУМУ І СІЛЫ

Прэзідэнт Беларусі: «Моцны пераадолее перашкоду, мудры — увесь шлях»



Гэтай кітайскай прыказкай Аляксандр Лукашэнка падсумаваў сваё выступленне на II Форуме міжнароднага супрацоўніцтва «Пояс і шлях», які працягваецца ў Пекіне. Адзін з асноўных тэзісаў прамовы беларускага лідара — заклік да каардынацыі дзеянняў краін на працягу ўсяго праекта.

ТРЫ «КІТЫ» ДЛЯ ІНТЭГРАЦЫІ

Беларускі бок агучыў тры найбольш актуальныя пытанні, вырашыць якія неабходна ў першую чаргу.

Першае — фарміраванне лічбавых транспартных калідораў паміж Еўропай і Кітаем. Прымяненне сучасных спадарожнікавых навігацыйных пломбаў дапаможа пазбегнуць лішніх мытных надбавкаў і паскорыць на тыдзень час руху кантэйнерных цапкіноў. Прэзідэнт падкрэсліў: «У Беларусі ўжо паспяхова вядуцца эксперыменты па ўкараненні такіх пломбаў. Прапануем спалучыць намаганні ўпаўнаважанага кіраўніцтвам Кітая аператара і нацыянальнага беларускага аператара для сумеснай рэалізацыі гэтага праекта».

Другая прапанова датычыцца скасавання давольнай сістэмы міжнародных аўтамабільных перавозак. Гэта надасць імпульс транспартна-лагістычнай дзейнасці.

Узаемазвязь інфраструктур — трэцяе пытанне, на якое звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. На яго думку, гэта базавы элемент супрацоўніцтва, таму неабходна трэба і далей рэканструяваць прыгранічныя станцыі, аўтамабільныя і чыгуначныя дарогі, масты, ствараць мультымодальныя транспартныя вузлы.

Прэзідэнт асабліва адзначыў, што адасобленае развіццё адной краіны без сувязі з іншымі немагчымае. Сучасныя тэхналогіі робяць свет больш кампактным, і геаграфічная аддаленасць ужо не з'яўляецца перашкодай, якой была падчас стварэння Вялікага Шэйкоўскага шляху.

Але на змену геаграфічным бар'ерам прыйшлі іншыя — тэрыфныя, тэхнічныя, адміністрацыйныя, якія, парадаксальна, але ў эру лічбавізацыі прыходзіцца пераадолюваць. «Калі мы хочам пашырыць нашу эканамічнае супрацоўніцтва, надаць магутны імпульс развіццю эканомікі, нам неабходна больш рэзультатыўна працаваць над ліквідаваннем усіх відаў бар'ераў. Але рабіць гэта толькі на тэрыторыі асобна ўзятай дзяржавы — усё роўна што ў вялікім горадзе на адным скрыжаванні ліквідаваць аўтамабільныя заторы. Ты проста хутчэй даядзеш да наступнага. Наша агульная задача — каардынацыя дзеянняў краін на ўсім працягу Пояса і Шляху», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Беларусь, праз якую ідуць шматлікія таварныя патокі, асабліва зацікаўлена ў справядлівай, раўнапраўнай і празрыстай сістэме міжнароднага гандлю. Прэзідэнт адзначыў, што сёння краінам неабходна вырашыць: прытрымлівацца стандарту эканамічнага супрацоўніцтва, ствараючы новую вялікую сям'ю, або вярнуцца да ўстарэлых геапалітычных манеўраў. Пераадолець усе перашкоды ў сумеснай працы дапаможа сіла, а паспяхова рэалізаваць праекты гэтай глабальнай ініцыятывы — мудрасць. Іх Аляксандр Лукашэнка і пажадаў удзельнікам форуму.

БАЛКАНСКІЯ МАТВЫБЫ Ў ПЕКІНЕ

На палях II Форума міжнароднага супрацоўніцтва «Пояс і шлях» Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу са сваім сербскім калегам Аляксандрам Вучычам.

Прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу, што ў найбліжэйшыя 2-3 гады краіны змогуць значна паскорыць супрацоўніцтва. Магчыма, шушкетом для гэтага стане візіт беларускага лідара ў Сербію, які ён аансаваў падчас перагавораў.

СТАР. 2

ВЕЛІКОДНАЕ ПАСЛАННЕ

Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага ПАЎЛА, Патрыярша Экзарха ўсяе Беларусі, архіпастврам, пастырам, манахам і ўсім верным дзецяям Беларускай праваслаўнай царквы

Уваскрэсення дзень,
і прасвятлімся радасцю,
і адзін аднаго абдымем;
скажам: браты! нават тым,

хто ненавідзіць нас,
даруем усім праз уваскрэсенне,
і так усклінем:
Хрыстос уваскрэс з мёртвых,
смерцю смерць растаптаў
і тым, што ў магілах, жыццё дараваў.
Сціхіра Святой Пасхі

Узлюбленыя ў Госпадзе Праасвешчаныя архіпастверы, пачэснае прасвітарства, у Хрысце дыяканства, богалюбівыя інакі і інакіні, дарагія браты і сёстры!

Гасподзь даў нам зноў сустрэць святочную найвялікшую падзею сусветнай гісторыі — Уваскрэсенне Госпада і Спаса нашага Ісуса Хрыста. Сёння святкуе Царква Праваслаўная, весяліцца свет бачны і нябачны, мільёны хрысціянскіх сэрцаў напаўняюцца невымоўнай радасцю, бо

ХРЫСТОС УВАСКРЭС!
САПРАЎДЫ ЎВАСКРЭС!

«Смерць! дзе тваё джала? пекла! дзе твае перамога?» (Ас. 13:14) — усклікае сёння ўся паўната Святой Царквы Хрыстовай. Сваёй Крыжовай смерцю Гасподзь наш Ісус Хрыстос скасаваў смерць, Сваім Уваскрэсеннем адкрыў перад намі магчымасць уваходжання ў радасць вечнага быцця, дараваў кожнаму з нас жывацворныя сілы разарваць пугу граху і здабыць сапраўднае жыццё — жыццё ў яднанні з Богам.

СТАР. 3



Фота Аляксандра КІСІЛЬЧУКА


Сацыяльны рэпартаж

«ЗНАЙШЛА РАБОТУ НА КІРМАШЫ ВАКАНСІЙ, ЗАРАЗ САМА — ПРАДСТАЎНІК РАБОТАДАЎЦА»

Больш за 80 арганізацый сталіцы прапанавалі мінчанам працоўныя месцы

Сёння я хадзіла на сталічны кірмаш вакансій — і была там нарасхват. На лбе ў мяне не напісана, што я — журналістка і прыйшла рабіць рэпартаж, таму ўжо на падыходзе мне пачалі сунуць у рукі ўлёткі з вакансіямі. А потым сталі запрашаць на работу: у аддзел дэпартаменту аховы, адміністратарам у гасцініцу, прайсці перанавучанне па актуальных для рынку працы прафесіях... Я ішла міма столікаў, за якімі сядзелі прадстаўнікі прадпрыемстваў і так актыўна зазывалі да сябе, што ў нейкі момант падалося, што знаходжуся амаль як на Камароўцы.

«Як на кірмашы», — пранеслася ў галаве, і я тут жа схамянулася: гэта ж і ёсць кірмаш, кірмаш вакансій.



Фота Аляксандра САШЧЫВА

Па сутнасці справы

ДАВЕР ПАЧЫНАЕЦЦА... З УСМЕШКІ ЎРАЧА

Але дайце яму выспацца і працаваць на стаўку

Ад 8 да 10 тысяч зваротаў паступае кожны год у Міністэрства аховы здароўя ад грамадзян. Прыкладна трэцюю частку з іх складаюць падзекі пацыентаў за аказаную ім дапамогу і выратаванае жыццё. Але хапае ў агульным патоку зваротаў таксама праблемных пытанняў ад пацыентаў, якія выказваюць прэтэнзіі да работы паліклінік, стацыянараў і канкрэтных медыцынскіх работнікаў, скардзьяца на адсутнасць камунікацыі з урачом, нежаданне прызначыць той ці іншы від дыягностыкі, выпісаць леквы прэпарат, не пагаджаюцца з выстаўленым дыягназам.

«Як дасягнуць узаемадзеяння паміж пацыентамі і медыкамі?» — каб высветліць гэта, за круглым сталом сабраліся прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя, арганізацый пацыентаў, урачы-практыкі, юрысты і журналісты.

КОЛЬКІ МОЖНА СКАРДЗІЦЦА?

Тэматыка пытанняў, з якімі пацыенты звяртаюцца ў міністэрства, амаль не змяняецца: гэта лячэнне, дзейнасць МРЭК, кадравыя пытанні (размеркаванне і пераазмеркаванне маладых спецыялістаў). Апошнім часам пачасціліся звароты наконт лекаў, якія ў Беларусі не зарэгістраваны, але людзі просяць прывезці іх у нашу краіну. З новых тэм — магчымасць атрымання дзяржаўнай датацыі на правядзенне ЭКА. Замежныя грамадзяне цікавяцца магчымасцю атрымання ў Беларусі медыцынскай дапамогі, аператыўнага ўмяшання, прычым іх цікавіць поўны цыкл суправаджэння ў нашай краіне — ад сустрэчы ў аэрапорце і да праваду на рэйс, — расказвае прэс-сакратар Міністэрства аховы здароўя Юлія БАРАДУН.

СТАР. 4

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Трампа мае намер прапанаваць Расіі і КНР «грандыёзную ядзерную здзелку»

Адміністрацыя ЗША займаецца падрыхтоўкай праекта дагавора па скарачэнні ядзернага ўзбраення, паведамляе CNN са спасылкай на крыніцы. Па іх словах, прэзідэнт Дональд Трамп хоча заключыць «грандыёзнае ядзернае пагадненне з Расіяй і Кітаем». Як сцвярджаюць суразмоўнікі тэлеканала, Белы дом ужо «вядзе інтэнсіўныя міжведомасныя перагаворы», каб прапанаваць варыянты новай здзелкі. Як заявіў высокапастаўлены прадстаўнік Белага дома, Трамп дакладна даў зразумець, што, на яго думку, кантроль над узбраеннямі трэба ажыццяўляць пры ўдзеле Расіі і Кітая, а таксама распаўсюдзіць дагавор на ўсе віды зброі, боегалавак і ракет. У адміністрацыі маюць намер як мага хутчэй падаць прэзідэнту магчымыя варыянты заключэння здзелкі. Пры гэтым CNN удакладняе, што Белы дом пакуль не склаў графік перагавораў з Кітаем і Расіяй і нават не ўздымаў пытання аб заключэнні новага дагавора.

У Вялікабрытаніі перавышаны гістарычны рэкорд па пажарах

З-за сухога надвор'я ў Вялікабрытаніі працягваюцца прыродныя пажары. Са студзеня ў Англіі, Шатландыі, Уэльсе і Паўночнай Ірландыі зафіксавана ўжо каля сотні буйных узгаранняў (плошчай 250 гектараў і больш), што робіць гэты год горшым у краіне за ўсю гісторыю назіранняў. Папярэдні «вогненны» рэкорд належаў мінуламу году: тады адбылося 79 пажараў, паведамляе Stormnews са спасылкай на New Scientist. Адметнай асаблівасцю ў апошнія гады стала тое, што пажары больш не абмяжоўваюцца традыцыйным сезонам — з канца сакавіка да канца верасня.

Так, мноства ачагоў было зафіксавана падчас рэкорднай цеплыні ў лютым гэтага года, калі тэмпература паветра перавысіла 20 градусаў. Сваю ролю таксама адыгрываюць выпадковыя ўзгаранні падчас адпачынку на прыродзе і наўмысныя падпалы. Напрыклад, прычынай надзянога буйнога пажару ў Заходнім Ёркшыры стала барбекю на свежым паветры.

Пайшла з жыцця актрыса Эліна Быстрыцкая

Народная артыстка СССР, найстарэйшая актрыса Малага тэатра Эліна Быстрыцкая, памерла на 92-м годзе жыцця, паведала РІА «Навіны» дырэктар тэатра Тамара Міхайлава. Паводле яе слоў, развітанне з артысткай адбудзецца ў сценах роднага Малага тэатра ў панядзелак. Быстрыцкая падарыла айчынай культуры мноства запамінальных вобразаў. У кіно яна сыграла ўрача Лізавету Максімаўну ў фільме «Няскончаная аповесць», дзе яе партнёрам быў Сяргей Бандарчук, Лёлю ў «Добрахавотніках» з Міхаілам Ульянавым і, вядома, непараўнальна Акісню ў «Ціхім Доне». На тэатральнай сцэне Быстрыцкай давялося ўдзельнічаць у пастановках па творах Уайльда, Горкага, Астроўскага, Чэхава, Лермантава, Грыбаедава, Талстога, Дастаеўскага, Мозма і многіх іншых выдатных аўтараў. «Яна заўсёды выглядала бездакорна — у чалавеку ўсё павіна быць выдатна — як паводле Чэхава, — сказаў пра Эліну Быстрыцкую яе калега па Малам тэатры, заслужаны артыст Расіі Аляксандр Вяршынін.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і блізім народнай артысткі СССР Эліны Быстрыцкай. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што творчая спадчына артысткі стала неад'емнай часткай скарбніцы савецкага і расійскага мастацтва.



КОРАТКА

- Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне Патрыярху Маскоўскаму ў імя Русі Кірылу са святам Вялікадня.

- Ветэраны Вялікай Айчыннай вайны змогуць карыстацца мабільнай сувяззю за 1 рубель у месяц.

- Культурнай сталіцай Беларусі ў 2020 годзе стане Ліда.



- У Слуцкім раёне фура насмерць збіла веласпедыста.

- Больш за 70 жыхароў Гомельшчыны пацярпелі ад махінацый праз мабільны банкінг.

Малая радзіма

АПОШНІ ВАЎКАНОСАЎСКІ ВАЛАЧОБНІК

Пакаленне, якое зараз мае самы вялікі жыццёвы вопыт, перажыло нямала трагедый. Яно заспяла разрэсці, вайну, пасляваеннае аднаўленне... Але памяць гэтых людзей захоўвае і іншае: часы, калі насуперак неймаверна цяжкім абставінам людзі ўмелі весяліцца, хакаць, верыць і сябраваць. Усё гэта яны рабілі напоўніцу, бо дакладна ведалі, што само жыццё — гэта радасць, а тое, што яго абцяжарвае і ускладняе, — усёго толькі неабходная акалічнасць, якая не можа радасць жыцця засланіць.

На Магілёўшчыне ў Круглянскім раёне ёсць вёска Ваўканосава. Яна вядомая з XVII стагоддзя, адраділася пасля разбурэння французамі ў 1812-м, перажыла Вялікую Айчынную вайну і сёлета магла б святкаваць 350 гадоў свайго гісторыі, бо першыя звесткі пра яе адносяцца да



Фота Таццяны ПІКОШВАЙ

1669 года. Вось толькі цяпер тут засталася сем жыхароў, і наўрад ці гэты факт — нагода для святкавання... Але сярод апошніх ёсць Аляксандр Харкевіч, чалавек незвычайны, вядомы далёка за межамі Кругляншчыны. Ён раскажаў «Звяздзе» пра велікодны мясцовы звычай — валачобніцтва. Звычай гэты якраз дэманструе тую радасць, якую мелі ад працы жыцця нашы продкі. І якой усім нам варта быць лоб павучыцца.

СТАР. 3



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Інвестыцыйныя пытанні, стварэнне і развіццё сумесных прадпрыемстваў, ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва — гэтыя тэмы будзе ў фокусе будучага візіту ў Бялград. У некаторых напрамках ужо ёсць прыклады паспяховага партнёрства. Так, развіццё сумеснага вытворчасці на базе МАЗа і трактарнага завода, ёсць патэнцыял па рабоце ў селгасмашынабудаванні.

Наконт сферы ВПК Прэзідэнт адзначыў: «Мы гатовы з блізкай і роднай Сербіяй супрацоўнічаць настолькі, наколькі гэта патрэбна Сербіі і наколькі мы можам аказаць падтрымку ў развіцці сербскага ВПК і пастаўках адпаведнай ваеннай тэхнікі. Мы гэтага не ўтойваем. Забароненых тэм тут няма».

«Хоць далёка ад радзімы, Сербіі і Беларусі, але нам удалося сустрэцца і абмяняцца меркаваннямі па некаторых пытаннях. Што датычыцца палітычных пытанняў, праблем у нас практычна ніякіх няма. Мы прытрымліваемся аднолькавых поглядаў на міжнародны парадак дня. Што датычыцца гандлёва-эканамічнага складніка нашых адносін, у мінулым годзе ў нас пазыў спад тавараабароту, але ўжо ў гэтым па першым квартале прырос. Аднак усё роўна гэта не тыя аб'ёмы тавараабароту, якія павінны быць паміж дружэлюбнымі краінамі і краінамі, якія валодаюць такім патэнцыялам», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

У сваю чаргу Аляксандр Вучыч сказаў, што трэба дадаткова папрацаваць над павелічэннем аб'ёму тавараабароту, але Сербія гатова да супрацоўніцтва з Беларуссю.

Акрамя таго, учора Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і міністрам абароны ААЭ, правіцелем эмірата Дубай шэйхам Мухамедам бен Рашыдам аль-Мактумам.

У другой дзень візіту ў Кітай Аляксандр Лукашэнка прысутнічаў на цырымо-ні адкрыцця форуму «Поас і шлях» і прымаў удзел у рабоце сесій Нарады на найвышэйшым узроўні. У другой палове дня адбыўся прыём ад імя Старшыні КНР Сі Цзіньпіна.

Паводле БелТА.

У АСНОВЕ — ПЛАН

Трэба выбудаваць зразумелую сістэму па наведзенні і падтрыманні парадку ў гарадах

Аб гэтым заявіў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталія Качанова падчас пасяджэння Полацкага райвыканкама.



Яна адзначыла, што ўсе работы па добраўпарадкаванні гарада павінны праводзіцца павольна. Больш за тое, кіраўнікі арганізацый і ўстаноў розных узроўняў павінны пастаянна кантраляваць парадак на замацаванай тэрыторыі. Усё гэта павінна быць зроблена для таго, каб пасля не даводзілася «наганяць суботнікамі і іншымі мерапрыемствамі». Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта падкрэсліла: калі ёсць сістэма, то не будзе узнікаць пытанні ні ў людзей, ні ў мясцовых улад, наколькі ўсе будзе дакладна разумець зону сваёй адказнасці.

Асабліва ўвагу яна аддала важнасці перапрацоўкі другасных рэсурсаў, наколькі гэта вельмі істотна для экалогіі рэгіёна. Акрамя таго, разумная перапрацоўка такіх рэсурсаў — гэта добры прыбытак. Дарэчы, зараз у раёне не хапае дзвюх тысяч устаноўленых кантэйнераў для збору сьмусьці — трэба яшчэ каля тысячы. Нельга забываць пра падтрыманне парадку на тэрыторыі прыватных домаўладанняў — іх у Полацку больш за восем тысяч. У прыватнасці, тут трэба будзе абсталяваць яшчэ 10—20 пляцовак з кантэйнерамі.

Наталія Качанова дадала, што з людзьмі павінны быць заключаны дагаворы і яны павінны ведаць, калі прыезджае транспарт для вывазу сьмусьці, і бачыць, за што яны плацяць грошы.

Паводле БелТА.

Эканамікс

ПОЎНЫ КАНТРОЛЬ І АДМОВЫ АД ТРАНЗІТУ

Якое развіццё атрымала «нафтавае пытанне»?

Раней мы асвятлялі падзеі, звязаныя з няяснасцю расійскай нафты, якая паступіла на тэрыторыю нашай краіны. З-за яе не толькі зламалася абсталяванне на Мазырскім НПЗ — «Белнафтахім» нават часова абмежавала экспертнае пастаўкі нафтапрадуктаў. Што адбылося па гэтай тэме ў наступныя дні?

Аб гатоўнасці дапамагчы нашай краіне ў выпадку яе звароту па пытанні паставак нафты заявіў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Азербайджана ў Беларусі Лаціф Гандзілаў. «Калі будзе неабходна, Азербайджан з гонарам выканае свой братэрскі абавязак. Няма ніякіх сумневаў, што кіраўнікі дзяржаў знойдуць агульную мову па гэтым пытанні», — сказаў ён і дадаў, што неабходна ўлічваць складанасць транспартіроўкі нафты.

Акрамя таго, паступіла інфармацыя, закліканая супакойць аўтамагараў. Дырэктар РУП «Беларуснафта-Мінскабнафтапрадукт» Анатоля Кароткі заявіў, што сітуацыя на беларускіх НПЗ ніяк не адбілася на пастаўках нафтапрадуктаў на нафтабазы прадпрыемства, не паўплывала яна і на стандарты якасці, кантроль па-ранейшаму шматступенны. Ён гарантаваў, што кліенты атрымаюць якаснае паліва на аўтазаправачных станцыях.

...24 красавіка ў ААТ «Нафта» пачалася перапрацоўка нафты, якая адпавядае тэхналагічным стандартам, па лаўнай галіне нафтапрадуктаў (Сургут — Полацк). Аб'ём прапрацоўкі забяспечвае работу вытворчых магутнасцяў на зніжанай загрузцы, паведамілі ў канцэрне. На Мазырскім НПЗ сітуацыя па стане на той дзень заставалася ранейшай, якасць нафты не папалілася.

Увечары 24 красавіка стала вядома, што Польшча спыніла транзіт нафты на нафтаправодзе «Дружба».

«Нашы суседзі не сталі чакаць, і ў сувязі з адмовай усіх НПЗ прымаць і перапрацоўваць нафту з павышанай колькасцю хлорарганічных поліскі апэратар PERN спыніў прыём нафты. Гэта цягне страту рэпутацыі расійскай пастаўшчыцы нафты ў Еўропу і, на жаль, ускладняе работу беларускага тубаправаданага транспарту і Мазырскага НПЗ», — заявіла прэс-сакратар канцэрна «Белнафтахім» Марына Касцючанка.

Пазней высветлілася, што найбуйнейшая польская нафтаперапрацоўчая кампанія Orlen не выклучае, што можа запатрабаваць кампенсацыі ў выпадку, калі на яе нафтаперапрацоўчы завод трапіць няясная сыравіна.

25 красавіка старшыня канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў знаходзіўся ў Маскве для абмеркавання ўрэгулявання пытанняў з пастаўкамі расійскай нафты, пацвердзіў у прэс-службе прадпрыемства.

Таксама стала вядома, што «Белнафтахім» ацэньвае недаатрыманую вырочку ад рэалізацыі нафтапрадуктаў з-за сітуацыі з пастаўкамі няяснай расійскай нафты ў суме каля 100 млн долараў.

Дарэчы, у той жа дзень Беларусь часткова аднавіла экспарт светлых нафтапрадуктаў у Украіну і Польшчу. Аб'ёмы перапрацоўкі нафты на НПЗ дазволілі стварыць неабходны стравачны запас нафтапрадуктаў для забеспячэння ўнутранага рынку, у сувязі з гэтым было прынята такое рашэнне.

Увечары 25 красавіка Украіна спыніла транзіт нафты на нафтаправодзе «Дружба». У сувязі з адмовай ад прыёму нафты на пункце здачы нафты «Будкоўца» (Славакія) і адсутнасцю свабодных магутнасцяў на пункце здачы нафты «Фенешлітэ» (Венгрыя) «Укртрансфанта» папрасіла спы-

ніць перапампоўку па нафтаправодзе Мазыр — Броды.

І вось, учора ў Мінску адбыліся перагаворы Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы па ўрэгуляванні сітуацыі з няяснасцю расійскай нафты. Сярод удзельнікаў — старшыня канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў, генеральны дырэктар ААТ «Гомельтрансфанта Дружба» Алег Барысенка, намеснік міністра энергетыкі Расіі Павел Сарокін, кіраўніцтва ПАТ «Трансфанта», АТ «Трансфанта Дружба», АТ «Укртрансфанта» і польскай кампаніі PERN.

«Мы запрасілі ўсіх вас для вырашэння адпаведных рашэнняў існуючых праблем: аднаўленне паставак сыравіны на НПЗ і транзітнага патоку нафты. Беларускі бок мае тэхнічна дакладнае бачанне і прапановы па нармалізацыі сітуацыі», — рэзюмаваў Андрэй Рыбакоў.

Намеснік міністра энергетыкі РФ Павел Сарокін на гэтай сустрэчы заявіў, што расійскі бок разлічвае на канструктыўнае і хуткае вырашэнне праблемы няяснай нафты. Ён падкрэсліў, што ўсе з'яўляюцца спажывцамі і карыстальнікамі адзінай сістэмы магістральных нафтаправодаў і ад гэтага залежыць бяспека энергазабеспячэння істотнай часткі Еўропы.

Дарэчы, учора ў структуры «Нафтана» адбылася сур'ёзная змена: кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталія Качанова была абраная старшынёй назіральнага савета ААТ. Яна пракаментавала сітуацыю з расійскай няяснасцю нафты:

«Спадыняюся, у найбліжэйшы час гэта пытанне будзе вырашана, таму што з-за зніжэння загрузкі магутнасцяў «Нафтана» больш чым на палову прадпрыемства і эканоміка краіны нясуць страты».

Мы працягнем сацьць за сітуацыяй. Паводле БелТА.

Інфармацыя аб акцыйнаму аграмастве і яго дзейнасці па стане на 01.01.2019 года

Організацыя	ОАО «Лукомльскэнергомонтаж»
Улічаны нумар паштатскага	300007839
Від эканамічнай дзейнасці	Строітэльна-монтажныя работы
Організацыйна-прававая форма	Собстваснасць негосударственных юридических лиц
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Едніца ізамеряння	тыс. руб.
Адрес	211162 Витебская обл., г. Новолукмль, Лукомльское шоссе, 8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 года

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	398	461
Нематериальные активы	120	1	2
Вложения в долгосрочные активы	140	2	2
ИТОГО по разделу I	190	401	465
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	451	545
в том числе:			
материалы	211	296	321
незавершенное производство	213	131	186
готовая продукция и товары	214	24	38
Расходы будущих периодов	230	-	8
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	371	504
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	58	3
ИТОГО по разделу II	290	880	1 060
БАЛАНС	300	1 281	1 525
Собственный капитал и обязательства			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	51	51
Резервный капитал	440	171	171
Добавочный капитал	450	453	453
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	12	12
ИТОГО по разделу III	490	667	675
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	592	848
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям по заказам полученным	631	231	747
по налогам и сборам	632	222	30
по социальному страхованию и обеспечению	634	17	18
по оплате труда	635	51	51
прочим кредиторам	638	1	2
Доходы будущих периодов	650	2	2
ИТОГО по разделу V	690	594	850
БАЛАНС	700	1 281	1 525

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2018 года	За январь – декабрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 206	1 588
Собственность реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 851)	(1 639)
Валовая прибыль	030	355	(51)
Управленческие расходы	040	(299)	(260)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	56	(311)
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7)	(34)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	49	(345)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2	1
в том числе:			
проценты к получению	103	2	1
Расходы по финансовой деятельности	130	-	(10)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(10)
Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2018 года	За январь – декабрь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	2	(9)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	51	(354)
Налог на прибыль	160	(9)	-
Чистая прибыль (убыток)	210	42	(354)
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(30)	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	12	(354)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) — 0.			
5-6. Информация о дивидендах и акциях			

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	83	83
в том числе: физических лиц	лиц	83	83
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	-	-
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	-	-
Обеспеченность акции имуществом Общества	рублей	66,97	66,97
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	штук	-	-

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	2206,00	1588,00
Собственность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию	тысяч рублей	2150,00	1899,00
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (прибыль (убыток) отчетного периода)	тысяч рублей	51,00	-354,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	56,00	-311,00
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	-7,00	-34,00
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	2,00	-9,00
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	9,00	-
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	42,00	-354,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тысяч рублей	12,00	-

8. Среднестатистическая численность работающих:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Среднестатистическая численность работающих	человек	61	64

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета)

Строительство трубопроводов — 97 %.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой баланс за отчетный год:

19 апреля 2019 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

25 марта 2019 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если такового имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства) такого государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит», 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 89, к. 3, пом. 4; зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600506719.

Период, за который производился аудит:

2018 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, а в случае выявления нарушений — бухгалтерской (финансовой) отчетности-сведения о данных нарушениях:

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех существенных аспектах и отражает финансовое положение ОАО «Лукомльскэнергомонтаж» на 31.12.2018 г., а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме 26.04.2019 — ЕПОР; Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звезда» 27.04.2019 г.

Директор П.В. Глазко
Главный бухгалтер А.В. Крулюдер

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении вторых повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ОДО «Винный мир» (190235348, г. Минск, ул. Максима Богдановича, д. 128а, пом. 4, каб. 6), находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 14 мая 2019 года. Начало — 10.00, окончание — 12.00. Заявки принимаются с 27 апреля 2019 года до 17.00 13 мая 2019 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8(029) 684-71-76.

Продавец: ОДО «Винный мир» (УНП 190235348) в лице управляющего Частного унитарного предприятия «Правава кампанія «БелПромКонсалт».

Шаг торгов — 5 %. Задаток — 5 %. Подробная информация об имуществе, условиях торгов и порядке проведения размещена на Интернет-сайте <http://bankrot.gov.by/>. Контактный телефон +375 29 6847176.

Сведения о предыдущих торгах:
РиУ «Издательский дом «Звезда», номер газеты 7 (28874) за 12.01.2019. РиУ «Издательский дом «Звезда», номер газеты 4 (28911) за 06.03.2019.

«ЗНАЙШЛА РАБОТУ НА КИРМАШЫ ВАКАНСІЙ, ЗАРАЗ САМА — ПРАДСТАЙНІК РАБОТАДАЎЦА»

«Ды вы што, у мяне бацька маладзейшы за вас»...

Я рабіла рэпартажы з падобных мерапрыемстваў і раней, але вось такое адчуванне, што я ў цэнтры ўвагі, нібы пакупнік, якога наперабой засылаюць прадаўцы, у гэтым выпадку — прадаўцы работы, — з'явілася ўпершыню.

Вось столик прадстаўніка «Зялёнабуд» Ленінскага раёна сталіцы. На ім мноства ўлёткаў. Патрабуюцца рабочыя ў рамонтна-будаўнічы ўчастак, кіроўцы пагрузчыка, рабочыя, якія будуць каціць газоны, машыністы аўтавышкі. Зарплаты па ўсіх спецыяльнасцях — ад 800 рублёў, а для машыніста аўтавышкі і наогул ад 955 рублёў. Дзе-небудзь у Барысаве ці Сяньне вакансіі з такім заробкам наўрад ці паставаць б, а тут шукаюць патэнцыйных кандыдатаў. «У летні час вырастае трава, і патрабуюцца дадатковыя людзі на пакос», — тлумачыць прадстаўніца аддзела кадраў «Зялёнабуд» І. дарэчы, заўважае, што ў іх рабочых ёсць магчымасць зарабляць і больш, многія залежыць ад нормы выпрацоўкі. «А вось у бухгалтара нашага, напрыклад, толькі службовы аклад — 750 рублёў — і больш асабліва не заробіш», — дадае яна.

Адразу як заходзіш і злева — столікі з вакансіямі для людзей з інваліднасцю. Натойту каля іх няма, таму я пац

ПЕРАМОГА ЖЫЦЦЯ І СВЯТЛА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Уваскрасенне Хрыстова — краевугольна камень нашай веры, яе неад'емная і непасікая аснова. «Калі Хрыстос не уваскрэе, то марная і прапаведзь наша, марная і вера ваша» (1 Кар. 15:14), — усклікае святы апостал Павел. Але Хрыстос Спасіцель паўстаў з мёртвых і адкрыў усяму чалавецтву шлях да уваскрасення, да вечнага і блажэннага жыцця ў аб'яцаннях Царства Нябеснага. Амаль дзве тысячы гадоў над зямлёй гучыць не змаўкаючы перамоная радасная вестка аб уваскрасенні Хрыстовам — залогой бессмяротнасці кожнага чалавека, які веруе ў Хрыста Спасіцеля і выконвае Божыя заповедзі.

«Калі Хрыстос уваскрэе, то і мы уваскрэнем у цэлах нашых», — прапаведзе наш сучаснік і падзвіжнік XX стагоддзя, свяціцель Лука (Война-Ясянецкі). Свяціцель прапаведаваў гэта, пераклазваючы словы апостала Паўла, звернутыя да карыфінскіх хрысціян: «Бо паколькі праз чалавека смерць, то праз чалавека і уваскрасенне мёртвых. Як у Адаме ўсе паміраюць, так у Хрысце ўсе ажывуць» (1 Кар. 15:21-22). Святыя падзвіжнікі пераканана прапаведвалі, што не толькі духоўно, але і цясельно смерць скасаваў Хрыстос Свяімі Крыжам, смерцю і Уваскрасеннем.

Пасля Уваскрасення Хрыстовага нашы жыццё і смерць цалкам знаходзяцца ў руках усмагутнага Бога, і ў нас няма патрэбы разважаць пра гэта, грунтоўчыся на законах прыроды, бо і яны створаны Тварцом усяго, і Ён вольны дзейнічаць не па нашым розуме, а па невядомых нам законах Божых.

Паводле непарушнага абяцання Бога, усе чалавецтва уваскрэне ў канцы часу,



і «вядуць тыя, што рабілі дабро, ва уваскрасенне жыцця» (Ін. 5:29). Нам жа, дзецім Царквы Хрыстовай, належыць не толькі знаходзіцца ў чаканні «новага неба і новае зямлі, на якіх праведнасць жыве» (2 Пят. 3:13), але і сведчыць пра Уваскрасенне Спасіцеля праз справы добра, любові і міласэрнасці. «Па тым пазнаюць усе, што вы Мае вучні, калі любоў будзе мець паміж сабою» (Ін. 13:35), — кажа Гасподзь. Добрая справа дзеля славы Божай — вольна і самае лепшае, самае яркае пацвярджэнне таму, што Уваскрасенне Хрыстова і дагэтуль абнаўляе і асвятляе свет, перамяняючы сэрцы людзей.

У Хрысце Уваскрэслым мы ўжо не чужыя, але — адна вількая сям'я, якая называецца Царквой. Кожны, хто прылічае сябе да Святой Царквы Хрыстовай, закліканы паказаць свету сапраўдную любоў і маральную вышыню, пра якую сказана ў Пасланні апостала Паўла да Карыфін: «Любоў доўгацярплівая, міласэрная, любоў не зайздросіць, любоў не ўзвы-

шае сябе, не ганарыцца, не бяспачыствуе, не шукае славы, не раздражняецца, не памятае зла, не радуецца няпраўдзе, а радуецца ісціне; усе пакрывае, усяму верыць, на ўсе спадзяецца, усе пераносіць» (1 Кар. 13:4-7). У гэтых словах апостальскіх адлюстравана ідэал, які, на першы погляд, здаецца недасягальным. Але, як сказаў Спасіцель свету, «...усе магчыма для таго, хто веруе» (Мк. 9:23). А таму, з верай ва Уваскрасенне Хрыстова і надзеяй на усмагутную дапамогу Божаю, будзем імкнуцца да таго, каб усе наша жыццё было напоўнена дзейнай любоўю да Бога і бліжніх.

Пачнем славіць Хрыста Уваскрэслага з даравання нашым крыўднікам і нядобразчычліцам, а затым уславім Спасіцеля свету бескарэспівай дапамогай людзям у нястачы, падтрымкай гаротных і нядужых, чысцінёй і высакародствам учынкаў. Падзелімся Пасхальнай радасцю з бліжнімі і далёкімі! — гэта светлая радасць, шматразова ўзмоцненая, вернецца да нас і застанецца ў нашых сэрцах.

У гэце светлазарнае свята Светлага Хрыстовага Уваскрасення эню і эню звяртаюцца да вас — Праасвясчэнныя архіпастыры і пастыры, інакі і інакіні, дарагія браты і сёстры, — і шыра жадаю ўсім вам добрага здароўя, душэўнага міру, моцы духу і невычэрпнай, невямойнай Пасхальнай радасці!

**ХРЫСТОС УВАСКРЭС!
САПРАЎДЫ УВАСКРЭС!**

**ПАВЕЛ, Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі**

Пасха Хрыстова 2019 года,
горад Мінск.

«ЖЫВЫ» МЯЧ, або Як баскетбол 3х3 рыхтуецца да II Еўрапейскіх гульняў



Поспехі беларускага баскетбола мы часцей за ўсё звязвалі з нацыянальнай жаночай зборнай, да таго часу, пакуль не з'явілася новая форма гульні ў аранжавы мяч — баскетбол 3х3. Першыя каманды былі сфарміраваныя толькі ў 2015 годзе, тады ж Мінск упершыню прыняў маладзёжны чэмпіят Еўропы. А ўжо ў 2020 годзе ў Токіа гэта від баскетбола будзе прадстаўлены на Алімпійскіх гульнях. Адабрацца туды будзе вельмі складана, удзел прымуць усяго 8 жаночых і 8 мужчынскіх зборных. Такім чынам, Еўрапейскія гульні ў Мінску станацца генеральнай рэпетыцыяй дэбюту вулічнай гульні на найбуйнейшым форуме планеты.

На Гульнях у Мінску возьмуць удзел 16 жаночых і 16 мужчынскіх камандаў Еўропы — усяго 128 спартсменаў, турнір пройдзе на Palova Arena каля сталічнага Палаца спорту. Генеральны сакратар Беларускай федэрацыі баскетбола Настасся МАРЫНІНА расказвае, што балельшчыкі не пазнаюць звычайную арэну, Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў зараз займаецца яе ўдасканаленнем. Замест шасці кортаў, якія ёсць цяпер, падчас Гульняў будзе толькі два — размяшчаны ў гульнявы. Трыбуны змогуць размясціць каля 1000—1200 балельшчыкаў. «Баскетбол 3х3 уваходзіць у топ найбольш відовішчынскіх відаў спорту на Еўрапейскіх гульнях, гэта не толькі спорт, але і шоу. Акрамя саміх гульняў будзе дэманстрацыя забавіўных нумары і працаваць дыджэй», — расказвае Анастасія Уладзіміраўна.

Тэставыя спаборніцтвы па баскетболе 3х3 абдуцца ў рамках чэмпіянату Беларусі 15—16 чэрвеня. Да гэтага часу арэна, на якой пройдзе турнір, павінна быць цалкам гатова.

Цяпер праца кіпіць не толькі сярод арганізатараў, трэнэры зборных інтэнсіўна займаюцца фарміраваннем складу. «На дадзеным этапе ў зборную адабрана восем кандыдатаў, пакуль яны вядуць падрыхтоўку ў рамках баскетбола 5х5, бо працягваюцца чэмпіянат краіны і гульні ў Адзінай лізе ВТБ», — расказвае трэнэр мужчынскай зборнай па баскетболе 3х3 Дзмітрый КАЛТУНОУ. — Пасля заканчэння гэтых турніраў у нас будзе збор і ўдзел у шэрагу міжнародных турніраў». Абсалютная большасць кандыдатаў у зборную — гэта гульцы сталічных «Цмокаў». Настаўнік адзначае: каб трапіць у каман-

ду на Еўрапейскія гульні, у хлопцаў павінны быць жаданне, тэхнічная і фізічная гатоўнасць, а таксама добрая антрапаметрычная даныя.

Фарміраванне жаночай каманды зусім іншае, яе настаўнік Юрый ВОУК не разлічвае на дэбют з традыцыйнага баскетбола. «Мы выкарыстоўваем гульцоў, якіх рыхтавалі на працягу апошніх некалькіх гадоў менавіта ў баскетболе 3х3. Яны ўжо маюць вельмі добры досвед, на дадзены момант у нас 12 кандыдатаў. У гэтай гульні ёсць спецыфіка, у першую чаргу патрэбны запал, чалавек не павінен баіцца кантакту, павінен быць гатовы да інтэнсіўнага руху, дынамікі гульні, таму далёка не кожны гулец ў баскетбола 5х5 нам падыходзіць».

Напярэдадні Еўрапейскіх гульняў жаночая каманда прыме ўдзел як мінімум у трох міжнародных турнірах у Эстоніі, Манголіі і Францыі. Гаворачы аб фаварытах гэтага віду спорту сярод жанчын, Юрый Воук называе зборныя Расіі, Францыі, Італіі, Венгрыі, Чэхіі, Украіны і каманды Балтыйскіх краін.

Згодна з рэгламентам Еўрапейскіх гульняў са складамі камандаў па баскетболе 3х3 трэба вызначыцца да 20 мая, аднак і пасля гэтай даты можна будзе ўнесці карэкціроўкі.

«Еўрапейскія гульні — гэта падзея як для краіны, так і для баскетбола ў цэлым, таму жаданне паспаборнічаць на гэтым турніры вельмі высокае», — расказвае кандыдат у мужчынскую зборную Сяргей ВАБІШЧЭВІЧ. — Мы дастаткова даўно гуляем, бацька тут няма чаго, будзем старацца аб'грываць усё. Атрымаецца ці не, убачым у канцы Гульняў. У фізічным плане, вядома, складаная гульня ў баскетбол 3х3, чым у традыцыйнай, тут больш кантакту, менш замяні і прыльнукаў, мяч увесь час жывы».

Настасся Марыніна адзначае, што федэрацыя зробіць усё для перамогі беларускіх камандаў на Еўрапейскіх гульнях, а таксама для таго, каб развіццё баскетбола 3х3 не завяршылася Еўрапейскімі гульнямі. Менавіта таму з 20-х чыслаў красавіка стартуваў першы чэмпіят краіны па баскетболе 3х3. «Для гульцоў вельмі важна набіраць рэйтынгавыя ачкі, такія спаборніцтвы, як Palova і нацыянальны чэмпіят, дазваляюць гэта рабіць, а набор ачкоў дае магчымасць адабрацца на Алімпійскія гульні. Зразумела, што гэта вельмі складана, але мы робім усё для таго, каб даць беларускім гульцам такую магчымасць», — адзначыла Настасся Марыніна.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

АПОШНІ ВАЎКАНОСАЎСКІ ВАЛАЧОБНІК

«І РАДАСЦЬ БЫЛА ТАКАЯ, ШТО УЛАДА НЕ МАГЛА СПЫНІЦЬ...»

Аляксандр Харкевіч дакладна памятае, што ў 1945 годзе ў Ваўканосаве стаілі 66 хат.

— У кожнай хаце сям'я, а семі тады былі... Вунь мае суседзі — 11 чалавек, другія — восем. Больш за 300 чалавек агулам. Варапаевых было 24 сям'і. Мой дзед таксама быў Варапаеў. Мой не апісаць, якая радасць была ў людзей, колькі натхнення! Яны паспрацавалі маглі, але як яны сярбалі!

Працавалі цяжка. Жанчыны цягалі плуг. Сям'ю трэба было пракарміць з 20 сотак зямлі, заробкі не атрымлівалі, з'язджаць да 1950 года не мелі права. Таму трымалі вялікія гаспадаркі, у галодныя месяцы ноччу на калгасных палях збіралі каласкі, мёрзлую бульбу, рызыкавалі воляі.

Пры гэтым умелі адпачыць, кажа Аляксандр Антонавіч: па чарачы выпівалі і пелі песні, прыпеўкі. Ла кожнай хаты ў маі — воблака белага або чырвонага базу. Вёска была дагледжаная, прыгожая: пагоркі, рака, гай. На Вялікдзень збіраліся разам: білі яйкі, весяліліся. Артысты сюды не прыязджалі, тэлевізараў не было, весялілі сябе самі. Шмат талентаў раскрывалася сярод мясцовых жыхароў. У дзеда Аляксандра Харкевіча быў малодшы брат — Пётр Емяльянавіч Варапаеў — таленавіты гарманіст, сам пісаў песні: і словы, і музыку. Бабка Дар'я ведала безліч валачобных песень. У Вялікодную ноч Пятро Варапаеў браў сваю хромку, збіраў каманду валачобнікаў і хадзілі яны па хутарах.

— Як тут упершыню з'явіліся валачобнікі, не ведаю, але сэнс быў адзін — яны славлілі Ісуса Хрыста, Сына Божлага, — расказвае Аляксандр Харкевіч. — І радасць у людзей была такая, што ўлада не магла іх спыніць.

У 1949 годзе сямікласніка Аляксандра Харкевіча на хаджэнне па валачобніках на тыдзень выключылі са школы. Але гэта хлопца не засмуціла.

У кожнай вёсцы былі свае валачобнікі. Спачатку ішлі дарослыя, потым — юнакі, а самыя апошнія — падлеткі.

— Я сабраў хлопчыкаў. Адзін на балабайцы іграў, сам я барабаніў і спяваў, — успамінае Аляксандр Антонавіч. — Мы прайшлі некалькі хат і палову меху сабралі кулічю, два рублі нехта даў і яйкі. Болей ужо не пайшлі. Прышлі дамоў, тут падзялілі. А паколькі я ўжо быў камсамалец, мяне потым за гэты пакаралі, але я асабліва не перажываў.

Аляксандр Харкевіч памятае некалькі правілаў, якіх строга трымалася валачобнікі. Па-першае, нельга было спяваць да поўначы, калі пачыналася Вялікоднае набажэнства, на якім вернікі ўпершыню ўсклікаюць «Хрыстос уваскрэс!». Па-другое, ніхто не пачынаў спяваць, пакуль не быў атрыманы дазвол ад гаспадароў. «Вось, напрыклад, прыйшлі мы камандай. Я быў старэйшы, таму падыходжу да фіранкі і далікатна. — «Зв.» гукаю. У мяне пытаюцца: «Хто там?» Ад-

казваю (досыць бадзёра. — «Зв.»): «Дазвольце Хрыста вельмі!» Калі дазваляюць, мы пачынаем спяваць, калі не — будзьце здаровы!» — расказвае ён. Але не памятае, каб нехта адмовіў, бо народ быў набожны.

Ішлі не да кожнай хаты, а да тых, каго ведалі, і пачыналі заўсёды з агульнай фразы, у ваўканосаўскіх яна была такая:

«З-за лесу, лесу цёмнага...
(Усе падхоплівалі) Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!»

Ішла туча валачобная,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Ішла яна ды шаталася,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Багатага двара ды пыталася...
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!»

Далей спявалі для кожнага дома асобна: тое, што гэтымому адпавядала. «Адрасныя песні», — звяртаў увагу Аляксандр Антонавіч. Напрыклад, дому Харкевічаў, які стаіць на гары, спявалі так:

«А чый гэты дом на пагурачку?
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
На пагурачку, на падмурачку?
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Ля тога двара пчолю гудуць,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Пчолю гудуць ды к сабе завуць,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!»



Дому, дзе жыла ўдава, пасля агульнай фразы спявалі інакш: «А жыла ўдава пасярод сяла,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Спарадзіла яна дзевяць сыноў,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
А дзясцату — дачушачку,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Дачушачку — Настушачку,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Сыны ўзраслі, у разбой пайшлі,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Тодка узрасла, замуж выйшла,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Замуж выйшла ды за купчыка,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Ды за купчыка, за галубчыка,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!»

Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Зайшлі к бабці, пасушыліся,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Стала бабка іх частваці,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!
Госпада Бога ўспамінаці,
Хрыстос уваскрэс, Сын Божы!»

Але часцей гасцям выносілі з дому гарэлку, дарылі грошы, кулічы і дзіякі. Пазней галоўны з каманды валачобнікаў дзяліў падарункі паміж удзельнікамі.



Стрычны дзед Аляксандра Харкевіча Пятро Варапаеў у 1950-м, калі сельскіх жыхарам дазволілі з'язджаць у горад, выехаў з усёй сваёй вялікай сям'ёй (у яго было пяцёра дзяцей) у Калінінград. Але ў 60-х гадах двойчы прыязджаў на Вялікдзень у Ваўканосава з гармонікам. «Калі б вы бачылі, што рабілася з людзьмі! — смеецца Аляксандр Антонавіч. — Ён выйшаў на цэнтр вёскі, і ўсе прыйшлі з ім павітацца, што толькі мог: «Пятро прыехаў!» І спявалі тады валачобныя днём, не хадзілі нікуды».

Не было нават каму паслухаць. Ён спеў сам сабе, сам сабе пайграў на баяне. «Вось так валачобнікі скончыліся, — кажа. — Але гэта так цікава! Гэта такі талент! Нас жа ніхто не навукаў!» Вочы яго вылучаюць дзіўнае святло, цеплыня якога адчуваецца фізічна, а твар робіцца натхнёным і зусім маладым. Але ў наступную хвіліну ён удыхае са словамі: «Вось такія справы!», у якіх ужо чуваць сум і горыч.



«КОЖНАЕ ДЗІЦЯ ТАЛЕНАВІТАЕ»

Пра Аляксандра Харкевіча як майстра па вырабе ўнікальных музычных інструментаў неадночы пісалі газеты, рабілі сюжэты тэлебачанне, радыё, інтэрнэт-выданні. У леташнім снежні «зяздвовец» Анатоль Кляшчук ужо не першы раз прывязваў яму свой фотарэпартаж. У 2008 годзе ваўканосаўскі майстра стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ў намінацыі «Народная творчасць».

Сёлета ў кастрычніку яму споўніцца 84 гады, але цягам жыцця Аляксандр Харкевіч праслаўляў Кругляншчыну не толькі як разьбяр, але і як музыканта, педагога, які творчыя і неардынарныя асоба. Першы раз на круглянскай сцэне ён выйшаў 5 снежня 1957 года з песняй «Дывілось я на небо та й думку гадаю...», якую прывёз з Украіны, дзе служыў у арміі. З 1973 года цягам трох дзесяцігоддзяў выступаў у складзе фальклорнага ансамбля «Бяседачка». У 1987-м стаў лаўрэатам першага беларускага фестывалю «Звіняць цымбалы і гар-



монік»... Ён і зараз ездзіць па краіне з ансамблем «Вераснянка» і выконвае сольныя нумары на берасце і бубне. — Быў першым, хто з апарату раёна паехаў на ўборку на Цаліну: мне адразу з завода далі новую машыну, пагрузіўся і з'ехаў у Казакстан, — успамінае ён. — Быў адзіным ад Беларусі ўдзельнікам агульнавайсковых вучнёўных Узброеных Сіл СССР «Дняпро», маю грамаду ад міністра абароны Савецкага Саюза Грэчкі...

Ён 42 гады прапрацаваў у школе, выкладаў фізкультуру, працоўнае навучанне, спевы і нават асновы

ён сам вучыўся ў школе, якая месцілася ў панскім будынку ў Сцяпанаве. Удзельнічаў у драмгуртку, яму заўсёды давалі іграць смешныя ролі, — гэта вяртае яго да ўборкі на Цаліну: мне адразу з завода далі новую машыну, пагрузіўся і з'ехаў у Казакстан, — успамінае ён. — Быў адзіным ад Беларусі ўдзельнікам агульнавайсковых вучнёўных Узброеных Сіл СССР «Дняпро», маю грамаду ад міністра абароны Савецкага Саюза Грэчкі...

ТРЫ АБЯЦАННІ САМОМУ САБЕ

Ён усё жыццё імкнецца трымацца абяцання, якое даў у 1954 годзе. Калі заканчваў Мінскі аўтамеханічны тэхнікум і развітваўся з выкладчыкам, які пераканаў яго не кідаць вучобу на трэцім курсе, ён даў сабе абяцанне ніколі нікога не крываць, нікому не дазваляць крываць сябе і самому не дазваляць крываць сябе. Кажа, што другое атрымлівалася не заўсёды. Яго крываць, але сам ён стараецца рабіць толькі добрае. Пра тое, наколькі паспяхова, сведчыць наступны факт: за час яго працы ў школе змянілася 15 дырэктараў, у снежні ўсе яны прыязджалі ў Ваўканосава і прыходзілі да яго ў гоці.

Аляксандр Антонавіч некалькі разоў глядзеў смерці ў твар. Пры адступленні нямецкіх войскаў летам 1944 года ў гэтых мясцінах на дарогах, што вялі ў захад, утварыўся затор. Жыхары вёсак, якія знаходзіліся ўздоўж дарог, запалоўленыя нямецкай тэхнікай і ваеннымі, знімаліся і часова з'язджалі ўглыб раёна. Дзед Аляксандра Харкевіча таксама вырашыў адвезці жанчын і дзяцей падалей ад хаты, поле вакол якой запалоўнілася нямецкімі машынамі і гарматамі. Людзі падаліся ў бок возера Хатомле, праз 30 кіламетраў спыніліся адпачыць, дзед адвезаў каніі і дазволіў шчасліваму ўнучку сесці вярхом.

— Дзядуля і бабуля сядзелі ўдваіх спераду на калёсах, ззаду — іх нявестка, мае мама і сястрычка. Дзядуля паставіў каня па цэнтры, ён у з калёс. Я на кані вярхом, радасны... Бабуля з дзядулем як сядзелі, так і засталіся ў мёртвым, у крыві. Мама, сястры і нявестка асколкам парвала мышцы ног. Кано адарвала ўдзельнік зад, мяне скінула. Я вельмі любіў дзядулю... Калі падняўся і паглядзеў на яго... Не памятаю, хто нас і як назад прывёз, — і праз 75 гадоў Аляксандр Антонавіч, калі ўспамінае гэты эпизод, плача.

Другі раз смерць прайшла побач ужо пасля вайны. У 50-я гады ён працаваў у раёне інструктарам райкама камсамола. Праводзіў у Загаранах а дзвяці гадзіне вечара камсамольскі сход. «Сабраліся камсамольцы, адкрыў і сход, раптам гул і выбух. Ваенны самалёт за 600 метраў ад

клуба на гары ўзрываўся. Я убачыў, як шыбы з акон вылітаюць. Усе разбегліся, а мне 15 кіламетраў да Круглага і яшчэ 10 — ад Круглага сюды. Баляўся па дарозе ісці. Банчы, як ехалі ваенныя машыны на месца падзення самалёта. Толькі а першай гадзіне ночы прыйшоў у Круглае», — расказвае ён і здзіўляецца таму, як блізка быў сам і ўсе, хто сабраліся на сход, ад гібелі.

Ён часта думае пра тое, што мог з'ехаць з Ваўканосава, але не з'ехаў. Пасля службы ў арміі яму прапанавалі работу ў Белай Царкве ва Украіне, абяцалі квартыру. Але ў той час дома была складаная сітуацыя, сястра прасіла дапамогі. Ён прыехаў і застаўся. Пазней на Усеаюзным з'ездзе настаўнікаў пазнаёміўся з латышкай дэлегацыяй, яго ўгаворвалі ехаць працаваць у Латвію, таксама пытанне з жылём вырашалася лёгка, жыў бы ў горадзе з усімі выгодамі. Яму няпроста было адмовіцца, бо сястра яго жыла таксама ў Латвіі, але вырашыў застацца. На гэты раз галоўным аргументам стала тое, што сёну з арміі трэба было вяртацца дамоў.

...Ён любіць разважаць пра асаблівае ролі жанчын у сусвеце і гатовы гаварыць пра каханне. У яго ёсць на конт гэтага сваё меркаванне. Ён лічыць, што каханне не бывае ў мінулым, яно бывае толькі тут і цяпер, і яно не здольнае на дрэннае. А яшчэ ён шмат жартуе, калі кажа пра сур'ёзнае. Слухаць яго цікава і павучальна.

Есць у гэтага чалавека адна рыса, напэўна, — сама галоўная. Ён усёй душой любіць справу, якую робіць. Якой бы гэта справа ні была: адвезаў каніі і дазволіў шчасліваму ўнучку сесці вярхом.

— Я свабодны чалавек, бо ў любы момант магу ўтрымаць сябе ад любоўнага ўчынку. Вельмі сябе за гэта паважваю. Дарэчы, не ўжываю алкаголь з самага дзяцінства. Нават на вяселлях, — расказвае ён пра сябе. І потым тлумачыць, што не супраць алкаголю ў прычыне, але лічыць, што ва ўсім патрэбна мера. Так яго вучыў дзед. Яшчэ ён дадае, што ў яго нервова-які сістэма халерыка. Нездарма, калі

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.
Вёска Ваўканосава Круглянскага раёна.
Яшчэ больш фота і відэа глядзіце на сайце «Звязды».

Тыдзень імунізацыі

«Папярэдзіць. Абараніць. Прышчапіць»

У Беларусі праходзіць тыдзень імунізацыі. Пра тое, як мяняецца нацыянальны календар прышчэпак і якая вакцына можа там з'явіцца ў хуткім часе, як працягваюць з «антыпрышчэпачнікамі» і якія прышчэпкі трэба абавязкова мець дарослым, расказалі спецыялісты.

У ЧАМ ПЕРАВАГІ НАШАГА КАЛЕНДАРА?

— Вакцынацыя дазваляе папярэдзіць смерць 2—3 мільёнаў чалавек, — кажа каардынатар праграмы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў інфекцыйных хваробах Вячаслаў ГРАНЬКОЎ. — Штодзень у свеце толькі ад адру памірае 450 чалавек. Кожны год ад ускладненняў сезоннага грыпу на планеце памірае ад 300 да 650 тысяч чалавек. Дзякуючы імунізацыі краіна можа быць добра абаронена, але насельніцтва актыўна мігрыруе, і ні адна краіна не абаронена ад прывазной інфекцыі.

У 2018 годзе, паводле інфармацыі эксперта, у Еўрапейскім рэгіёне больш за 82 тысячы чалавек захварэла на адзёр, 72 чалавекі памерла. І такіх выпадкаў не было б, калі б гэтыя людзі былі прышчэплены.

Вячаслаў Гранькоў вылучыў некалькі станючых момантаў існуючай сістэмы імунізацыі ў нашай краіне. Па-першае, гэта стабільна высокі ахоп прафі-

лактычнымі прышчэпкамі па большасці вакцын нацыянальнага календара. У прыватнасці, ахоп 3-й дозай вакцыны супраць гепатыту В складае ў Беларусі 98 %, у той час як сярэднееўрапейскі паказчык — 81 %. Гэта дазваляе стварыць так званы калектыўны імунітэт і не дапусціць распаўсюджвання сур'ёзных хвароб.

Па-другое, у Беларусі дастаткова гнуткая сістэма: нацыянальны календар прышчэпак пастаянна мяняецца. Некаторыя прышчэпкі, якія не даказалі ў свеце сваёй эфектыўнасці, адтуль выключваюцца. Напрыклад, так было з другой і трэцяй ровакцынацыйнай БЦЖ.

— Іх эфектыўнасць не пацвердзілася. А вось першая прышчэпка БЦЖ папярэджвае развіццё туберкулёзнага менінгіту і вокамігненнага туберкулёзу, таму ў календары яна засталася. Пастаянны рух — гэта здарова! — упэўнены спецыяліст.

Вячаслаў Гранькоў выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе ў нацыянальным календары з'явіцца і прышчэпка ад віруса папіломы чалавека (ВПЧ), якая дазваляе папярэдзіць 90 % раку шыю маткі. Зараз у нашай краіне яна робіцца па жаданні на платнай аснове. Вакцынуюцца дзяўчаты да пачатку паловага жыцця.

— Краіны, якія раней пачалі такую вакцынацыю, у снежні 2019 года рэпартавалі аб знікненні анкалагічных

хвароб жаночай палавой сферы. А ў Беларусі пік гэтай хваробы назіраецца ў жанчын ва ўзросце 40—44 гадоў, — дадае дацэнт кафедры дзіцячых інфекцыйных хвароб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Наталія ГАЛЬКЕВІЧ.

ПЛАНА АХОПУ ПРЫШЧЭПКАМІ НЕ ІСНУЕ

У нацыянальны календар уносяцца прышчэпкі супраць тых хвароб, якія могуць мець масавае распаўсюджанне і прыводзіць да цяжкіх наступстваў. І наша краіна, як і іншыя, ідзе па шляху пашырэння пераліку абавязковых вакцын. У прыватнасці, апошнім часам усіх дзяцей прышчэпляюць ад гемафілінай інфекцыі, што дазваляе абараніць ад менінгіту, выкліканага гэтым узбуджальнікам, менінгаэнцефаліту, атэты, сінусітаў і іншых хвароб, расказала намеснік галоўнага ўрача Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Ірына ГЛІНСКАЯ. Раней такая прышчэпка рабілася толькі ў групах рызыкі. Акрамя таго, сёння пры выба-ры вакцын адроджваецца камбінаваным, які дазваляе з дапамогай адной прышчэпкі атрымаць антыцелы ад некалькіх інфекцый. Гэта дазваляе зменшыць колькасць наведванняў паліклінікі.

— Даводзіцца чытаць на форумах у інтэрнеце, быццам бы ў нас ёсць нейкі план па ахопе прышчэпкамі, які нам

неабходна выканаць. Ніякага плана няма. Лічба ахопу ў 97 % — навукова абгрунтаваная. Калі мы яе прытрымліваемся, у нас могуць быць прывазныя выпадкі інфекцый, але распаўсюджвання; як мы гэта бачым ва Украіне і шэрагу краін Еўропы з адным, яны не атрымаюць. У іх таксама адзёр адсутнічаюць, а сёння яны прыйшлі да тысяч выпадкаў, — адзначае Ірына Глінская.

«АНТЫПРЫШЧЭПЧІКАЎ» ПЕРАКОНВАЮЦЬ

На працягу апошніх гадоў, дарэчы, у Беларусі падтрымліваецца аптымальны ахоп прышчэпкамі — 97 % дзяцей і 95 % дарослых, паведаміла намеснік начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Іна КАРАБАН.

— Мы шмат увагі аддаём тым, хто адмаўляецца ад прышчэпак, і папярэджваем бацькоў аб небяспэках. Сёння шмат станючай інфармацыі, а тыя адмоўныя даныя, на якія спасылаюцца бацькі, як правіла, навукова не абгрунтаваныя. Выпадкі ускладненняў адзінак, і іх ніхто не хавае.

Іна Карабан звярнула ўвагу, што важна адрозніваць рэакцыю на прышчэпку, якая з'яўляецца нормай для праходжання поставакцынальнага працэсу, і ускладненне.

— Ускладненні надзвычай рэдкія, але здараюцца, і ніхто загадаў не ведае, як арганізм прараэагуе на ўвядзенне антыгена. Для гэтага і існуе

медыцынскае назіранне, якое ажыццяўляецца на працягу 30 хвілін пасля прышчэпкі ў медыцынскай установе, — тлумачыць эксперт.

«Антыпрышчэпачнікаў» запрашаюць да загадкаў аддзяленняў, на камісіі, дзе збіраецца некалькі спецыялістаў, якія могуць адказаць на пытанні бацькоў. Пасля такіх размоў бацькі часта мяняюць сваё меркаванне і прыходзяць з дзецьмі на вакцынацыю.

АД ЧАГО ВАКЦЫНУЮЦЬ ДАРОСЛЫХ

Сёлета плануецца дадаткова прышчэпіць каля 100 тысяч беларусаў ад адру. Пераважна гэта людзі тых прафесій, якія сутыкаюцца з прыезджымі, — прадстаўнікі грамадзянскай авіяцыі, супрацоўнікі пагранпраходаў і іншыя пры ўмове, што яны не маюць прышчэпак ці звестак аб іх. Пры такіх жа абставінах бясплатна атрымаць прышчэпкі ад адру могуць усе дарослыя ў паліклініцы па месцы жыхарства. Пры выездзе за мяжу мэтазгодна мець і некаторыя іншыя прышчэпкі, напрыклад ад дызентэрыі і сплункару. Пры выездзе ў краіны Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі трэба прайсці вакцынацыю супраць жоўтай ліхаманкі, у некаторыя раёны Расіі (Алтай, Урал, Дальні Усход) — ад клешчавага энцефаліту, калі вы збіраецеся наведаць лес, сплаўляюцца па горных рэках і г. д.

Алена КРАВЕЦ.

ДАВЕР ПАЧЫНАЕЦЦА... З УСМЕШКІ ЎРАЧА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Скаргі бываюць як абгрунтаваныя, якія патрабуюць умяшання вышэйшых арганізацый, падключэння грамадскіх арганізацый, экспертаў і медыятараў, так і неабгрунтаваныя нахлтал «Калі я прыйшоў на прыём, доктар мне не ўсімхнуўся» або «Доктар на мяне неяк дзіўна паглядзеў», — падкрэслівае юрыст Кацярына АРЛОЎСКАЯ. — Але на ўсе звароты трэба рэагаваць. Прычым у законе «Аб зваротах грамадзян» не напісана, на якім этапе можна паставіць кропку ў разглядзе скаргі. І ёсць пацыенты, якія звяртаюцца са сваёй скаргай шмат разоў, незадаволеныя атрыманымі раней адказамі. Я лічу, што, калі пацыент звяртаецца ўжо не першы раз, няхай ён унясе ў бюджэт пэўную суму, напрыклад у памеры адной базавай велічыні. Мы такім чынам і дзяржаўны бюджэт папоўнім, і зменшым колькасць неабгрунтаваных скаргаў, бо ніхто не захоча аплачваць карговую спробу са сваёй кішэнні.

25-Ю ГАДЗІНУ НА ПРАЦЫ...

— У адказ на кожную новую скаргу зноў збіраецца кампэтэнтная камісія, робіцца заключэнне. І часцей за ўсё новае заключэнне паўтарае высновы папярэдняга. Такая камісія складаецца з трох-пяці чалавек, якія едуць у камандзіроўку на некалькі дзён (яе трэба ім аплациць), а ў гэты час церпяць іх пацыенты, якія застаюцца без свайго ўрача. І хто адкажа за гэта матэрыяльна і маральна? Я лічу, што, каб абараніць медыкаў, трэба спыніць патак беспадстаўных скаргаў, — падзялялася сваімі думкамі ўрач-рэаніматалог мінскай Гарадской клінічнай балыцы хуткай медыцынскай дапамогі, кіраўнік інтэрнэт-партала «Здаровыя людзі» Волга Святліцкая. — Не буду адмаўляць, што бываюць апраўданыя скаргі, за якія нам сорамна, і мы іх не пакідаем без увагі, караем урачоў, накіроўваем іх на пераэтастацыю, аналізуем праблему, каб не дапусціць паўтарэння сітуацыі.

Я бачу некалькі прычын таго, чаму пацыенты застаюцца незадаволеныя. Адна з іх — яны не разумеюць, што адказнасць за здароўе ляжыць у першую чаргу на іх саміх і залежыць ад ладу жыцця. Прабачце, але не я вінаватая ў тым, што жанчына, якая пакутуе на атлусценне, зламала нагу і якасць яе жыцця пасля траўмы знізілася. Я не вінаватая, адна я гатова ёй дапамагчы, аднак нашы стасункі пачынаюцца з прэтэнзіі, што вінаватая медыкі, таму што мы не клапацімся пра яе здароўе,

хоць павінны былі прыняць меры дзесяці гадоў таму, калі яна яшчэ не важыла 118 кілаграм. Пасля атрыманай траўмы стала праблематычна хадзіць, і пацыентка патрабавала фантэстачную суму ў якасці кампенсацыі...

Яшчэ мне хочацца запытацца, а чаму толькі медыкі павінны ўсімхнацца? Мне не ўсімхнуліся ні ў магазіне, ні ў пашпартным стале, ні пры набывіцці жэтонаў у метро... Я па дарозе на сваё рабочае месца атрымала негатыўную паўсюдна, дзе толькі можна, а потым гэтыя людзі трапілі ў прыёмны пакой майго стацыянара і чамусьці чакаюць ад мяне ўсмішкі...

Трэба ўлічваць і такую акалічнасць, як надзвычайна стомленасць медработнікаў. Урачы працуюць на паўтары-дзве стаўкі. У мяне 12-гадзінны працоўны дзень, а ў вас восемгадзінны. Што вы хочаце ад доктара, які знаходзіцца на працы дваццаць п'яту гадзіну? Дарэгі мае, каб у мяне не было эмацыянальнага выгарання, каб я падзяляла вашу боль, дайце мне банальна выпісача, правесці выхадныя са сваімі блізкімі, і тады ў мяне з'явіцца жаданне ўзяць вас за руку, пагутарыць, бо я не буду падаць ад стомленасці. Дайце ўрачам атрымаваць тых ж грошы за работу на стаўку, а не на паўтары-дзве...

Урачы-анестэзіялагі ў Расіі жывуць менш, чым іх пацыенты; іх сярэдняя працягласць жыцця ўсяго 58 гадоў. У ЗША — 68 гадоў, што таксама менш за сярэдняю працягласць жыцця ў краіне.

Я неаднаразова назірала, як урач кажа сваякам хворага, што яго стан велмы цяжкі, але мы робім усё, ці ў нашых сілах. Ён кажа правільныя рэчы, але простыя людзі яго не разумеюць... Камусьці не хапае адважыцца, урач выкарыстоўвае неапрацаваны медыцынскі тэрміналогію, хтосьці знаходзіцца ў моцным стрэсе. І здарэцца, што такія дыялогі таксама завяршаюцца скаргамі.

У нас не хапае людзей, якія дапамаглі б выстройваць камунікацыю з пацыентамі і іх сваякамі... Між іншым, урачы-анестэзіялагі ў Расіі жывуць менш, чым іх пацыенты; іх сярэдняя працягласць жыцця ўсяго 58 гадоў. У ЗША — 68 гадоў, што таксама менш за сярэдняю працягласць жыцця ў краіне. Дарэчы, у замежных клініках працуюць псіхалогі, якія дапамагаюць ўрачам, і пацыентам, а ў нас іх няма. Каб зменшыць колькасць скаргаў на работу роанімацыйнага аддзялення, мы адкрылі



рэанімацыю для наведвання сваякамі пацыентаў. У пэўныя гадзіны яны могуць наведаць хворых, дапамагаць медперсоналу з іх доглядам. Але, паверце, павярнуць у ложку чалавека з масай 120 кілаграм на другі бок — зусім няпростая задача.

Часта людзі незадаволеныя, калі хворага пасля інсульту выпісваюць дамоў, таму што сваякі не гатовы яго прыняць. Але такі пацыент не можа жыць у клініцы гадамі... Каб дапамагчы ім, на сайце Міністэрства аховы здароўя з'явіўся раздзел «Догляд цяжкахворых». Не скаржце, што хвороба блізкага чалавека змяняе жыццё ўсёй сям'і. Але калі ўсё правільна арганізавана і змяняць стаўленне да праблемы, хатні догляд цяжкахворых магчымы без эмацыянальнага выгарання і фізічнага знясилення.

У новым раздзеле можна знайсці карысную інфармацыю аб тым, чым могуць дапамагчы блыныцы сястрынскага догляду, тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і Чырвоны Крыж. Як правільна падабраць падгузак для ляжачага хворага. Як не дапусціць пралежняў. Як памыць ляжачага чалавека ў ложку і выканаць пры гэтым этычныя моманты. Як кантактаваць з цяжкім хворым, каб не выгараць самі і не замучыць падпечнага гіпералепакай.

«Я ЛІЧУ ПАТРЭБНЫМ...»

Летась каля 500 зваротаў у Міністэрства аховы здароўя былі звязаны з прэтэнзіямі пацыентаў да амбулаторна-паліклінічнага зв'язу.

— Як правіла, на колькасць скаргаў уплывае ўзроставае структура насельніцтва, якое замацавана за паліклінікай, і ўкамплектаванасць устаноў выкарамі, — тлумачыць галоўны ўрач 39-й мінскай гарадской паліклінікі Волга ЕСМАНЧЫК. — Калі насельніцтва не малядо, людзі часцей наведаюць паліклініку, бо ў іх больш праблем са здароўем і ёсць больш часу. Таму і скардзяцца часцей. Зда-

ведамляецца, запусцілі адну і тую ж анкету для ўрачоў і іх пацыентаў. Практычна 90 % медработнікаў заявілі, што даюць хворым максімальна поўную інфармацыю пра іх здароўе. І амаль такі ж працэнт пацыентаў лічыць, што ўрачы ім нічога не кажучь. Між іншым, у Літве ўрач абавязаны ў першую чаргу паведаміць дыягназ пацыенту, незалежна ад стадыі анкалагічнага захворвання, і толькі з яго згоды доктар можа праінфармаваць пра дыягназ яго сваякоў, а не наадварот.

Такія лічбы, канешне, усіх збянтэжылі. Высветлілася, што падобнай праблемай заклапочаны многія анкалагічныя клінікі ў свеце. Пацыент асабліва з хранічным захворваннем, падчас размовы з урачом успрымае толькі 25 % пачутай ім інфармацыі — фактычна кожнае чацвёртае слова. Такім чынам, праблема навучэння ўрачоў кантактаванню з пацыентамі не на сваёй «тушынай мове», а на мове, даступнай для звычайных людзей, застаецца актуальнай для ўсіх. Калі мы даведаліся пра літоўскі досвед, вырашылі правесці сваё міні-даследаванне (стварылі тры фокус-групы, ахапілі 30 пацыентаў і іх блізкіх). Высветлілася, што іх таксама не задавальнае аб'ём інфармацыі, якую яны атрымаваюць ад урачоў. У анкалогіі найбольш актуальны псіхалагічны аспект размовы ад урача мы чакаем суперажывання. Менавіта таму ў Еўропе ў анкалагічных клініках псіхологі сама менш 60 % свайго рабочага часу працуюць з урачамі, на якіх кладзецца асноўная нагрузка. І ўрачы дзве гадзіны ў месяц (у свой працоўны час, які ім аплачваецца) абавязкова наведваюць псіхолога.

Для таго каб урач быў да тычным і суперажываў, яго трэба да гэтага падрыхтаваць. І нават калі ўся краіна не ўсімхнаецца, урач асабліва анкалаг, павінен гэта рабіць, таму што, калі ён нам не ўсімхнаецца, мы тратуем гэта адназначна — «у нас шанцаў няма». А ва ўрача, можа быць, захварэла ўласная дзіця, іншыя праблемы, але нам баліць сваё. Калі вочы ўрача ўсімхаюцца, гэта азначае для пацыента, што ўрач да яго не аб'якава. Канешне, для мяне важна ведаць, што ён усё зробіць прафесійна, але давер пачынаецца з усмішкі, гэта як ключ да дзвярэй.

Я лічу, што калі з'явіліся антыб'ітыкі, гэта адбылася на камунікацыі ўрач-пацыент, таму што ўзнікла ілюзія, што калі знімаюць гэтыя праблемы і зусім не аб'якава з пацыентам размаўляюць. А далей медыцына ўступіла ў свет хранічных захворванняў. Дыябет, анкалогія, сардэчна-сасудзі-

сты захворванні змяняюць чалавека, уплываюць на якасць яго жыцця. І пацыент чакае ад урача не толькі канкрэтнай дапамогі, канкрэтнага лячэння, а гуманітарнага складніка: яму трэба ведаць, як далей жыць і працаваць, у яго мноства праблем. І гэта агульны выклік для медыцыны ва ўсім свеце. Таму сёння трэба думаць пра новы змест адукацыі ўрача.

У анкалогіі найбольш актуальны псіхалагічны аспект размовы: ад урача мы чакаем суперажывання.

ПАЧУЦЬ ПАЦЬЕНТА

Як вядома, з восені мінулага года пачалі дзейнічаць новыя Правілы медыцынскай этыкі і дэанталогіі, замацаваныя ў адпаведнай пастанове Міністэрства аховы здароўя. У прыватнасці, медработнікі павінны прытрымлівацца такіх прынцыпаў, як ветліваасць, гуманнасць, дэмакратычнасць, давер, міласэрнасць, стрыманасць, спачуванне, справядлівасць, павага і талерантнасць. Медыкам неабходна працяўляць разуменне і цярплівасць да пацыентаў, паважанне іх погляды і перакананні. Медработні павінны стрымліваць свае эмоцыі, быць тактоўнымі, у даступнай і зразумелай для пацыента форме інфармаваць яго аб характары і мэтах планаванага лячэння, асабліва пасля прымянення тых ці іншых лекавых сродкаў, выраба медыцынскага прызначэння, магчымых пабочных эфектах, расказаць пра альтэрнатывы гэтаму лячэнню.

Каб навучыць будучых урачоў размаўляць з пацыентамі, у праграму медыцынскіх ВНУ быў уведзены курс этыкі і дэанталогіі. А для медыкаў са стажам у Беларускай медыцынскай акадэміі паслядипломнай адукацыі (БелМАПА) праходзяць заняткі па выстройванні камунікацыі з пацыентамі, актыўна ўкараняюцца сцэнарныя размовы з пацыентам у розных сітуацыях.

Як запэўнівае дацэнт кафедры псіхатэрапіі і медыцынскай псіхалогіі БелМАПА Сяргей ДАВІДУСКІ, калі медыкі асвойваюць паслядоўнасць маўленчых выказванняў у розных сітуацыях, гэты навык становіцца рэальнай дапамогай і падтрымкай пацыентам: «Мы вучым умовна ўзаемадзейнічаць. Трэба прыйсці да таго, што пацыент — гэта ўдзельнік лячэбнага працэсу. Важна, каб было супрацоўніцтва, а не пошукі таго, хто вінаватая...»

Надзея НІКАЛАЕВА.

Отчет эмитента ценных бумаг за 1 квартал 2019 года

ООО «Темпл Сити» 220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7, УНП 192280260.

Вид экономической деятельности: сдача внаем собственного и арендуемого имущества.

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 года

Table with columns: Активы, Код строки, На 31 марта 2019 года, На 31 декабря 2018 года. It contains financial data for 'Темпл Сити' including assets, liabilities, and equity.

Отчет о прибылях и убытках за январь – март 2019 года

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, За январь-март 2019 года, За январь-март 2018 года. It shows profit and loss statements for the first quarter of 2019.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «БЭАЛ»

Лот № 1, состав: 1. Здание бывшего корпуса № 3 (с/гаражеры № 2, № 5), инв. № Н110С/1263. Г. п. 1974. Площадь — 7394,8 кв. м. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, д. 8/5, 2. Стоянка для велосипедов, инв. № Н110С/8752. Г. п. 1975. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, д. 8. 3. Оборудование «Комплексная трансформаторная подстанция 1000 Н13», инв. № 040588. Начальная цена, бел. руб. — 1 206 120,00 с учетом НДС. Задаток, бел. руб. — 120 000,00. Шаг аукциона — 5 %.

Обременение: 1. Договор аренды (площадь: 142,7 кв. м) по 31.12.2020 г. 2. Договор аренды (площадь: 85,4 кв. м) по 31.12.2020 г.

Земельный участок площадью 0,4874 га с кадастровым номером 141000000003003897. Целевое назначение: земельный участок. Для обслуживания имущества здания бывшего корпуса № 3 (с/гаражеры № 2, № 5) и стоянки для велосипедов. Прав аренды (по 31.12.2049).

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона info.by. Продавец: ОАО «БЭАЛ», 225416, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. 8 (016349)13-29. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPBS3012154337109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», БIC банка BPSBY22, 220014, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЭАЛ», проводимому 29.05.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 27.05.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Дарьяна Тамара Иосифовна, тел.: 8 (029) 693-69-48; 8 (029) 201-39-68.

Тэма

КВАТЭРНЫ «РЭБУС»

Як не «дапамагчы» злодзею?

How do you do?

З 21 да 30 чэрвеня Мінск будзе прымаць II Еўрапейскія гульні. Чакаецца, што ў сталіцу Беларусі прыедуць тысячы спартсменаў і бальшышкаў з усяго мацерыка. Велізарная праца, сярэд іншага, будзе ускладнена ў гэтым кірунку на Маскоўскае РУУС мегаполіса. Менавіта на падначаленай яму тэрыторыі месціцца Студэнцкая вёска, якая абрана ў якасці часовага месца жыхарства замежнікаў.



— Трэба сказаць, што па колькасці зарэгістраваных злчынстваў тэрыторыя Студэнцкай вёскі адзначаецца істотна ішчыней, — значае першы намеснік начальніка — начальнік крмінальнай міліцыі Маскоўскага РУУС **Аляксандр АЛЯШКЕВІЧ**. — Значна большая нагрузка ў супрацоўнікаў, якія займаюцца пытаннямі грамадзянскага і міграцыйнага характара. Але мы ўсе гатовы да таго, каб несці службу ў запланаваным рэжыме. Нашы супрацоўнікі зараз праходзяць дадатковыя курсы англійскай мовы, каб дапамагчы пры неабходнасці замежнікам, у тым ліку і з арыенціроўкай па тэрыторыі раёна.

Трэба зазначыць, што на тэрыторыі, падначаленай Маскоўскаму РУУС, жыве каля 300 тысяч чалавек. У яго структуру ўваходзяць два гарадскія аддзелы міліцыі, якія абслугоўваюць мікрааёны Паўднёвы Запад, Малаінаўка ды Брылевічы. Калісьці ва ўпраўленні праходзілі службу былы міністр унутраных спраў Уладзімір Данько, першы намеснік міністра ўнутраных спраў Валандзі Міхневіч... А некалькі гадоў таму Маскоўскае РУУС атрымала пераходны прыз ім імя батальёна міліцыі Канстанціна Уладзімірава як найлепшае падраздзяленне органаў унутраных спраў краіны. Таму за парадок можна не хвалявацца.

Валярыян ШКЛЕННІК.

Колькі існуюць на свеце матэрыяльныя даброты, столькі ж маюцца і ахвочыя да чужой маёмасці. І хоць кватэрных крадзяжоў паступова становіцца меней, усё роўна пра іх прафілактыку забываць не варта. Таму што ў большасці выпадкаў гаспадар кватэры сам незнарок рознымі шляхамі дае «зьялёнае святло» злодзею. Пра тое, як жа захаваць набытае ў цэласці, расказвае старшы оперулаўнаважаны па асабліва важных справах галоўнага ўпраўлення крмінальнага вышуку крмінальнай міліцыі МУС Андрэй САЛЫГА.

— Мы назіраем датычна кватэрных крадзяжоў стаўноўчую дынаміку. Калі ў 2014 годзе іх было зарэгістравана крыху больш за 10 тысяч, то летась ужо 8521. Гэта значыць, такіх злчынстваў стала меней на шостую частку. З іншага боку, раскрывалася кватэрных крадзяжоў таксама павялічылася. Зараз віноўнікі ўстаўляюцца ў 7 з кожных 10 выпадкаў.

— **Ці можна стварыць «партрэт» тыповага кватэрнага злодзея?**

— Так, статыстыка дазваляе нам гэта зрабіць. Напрыклад, тры з кожных чатырох такіх злчынцаў — мужчыны. Амаль палова з іх раней мела праблемы з законам. Дзве траціны нідзе не працуюць і не вучацца. Асноўны ўзрост кватэрных злодзеяў вагаецца ў межах ад 21 да 40 гадоў. Палова крадзяжоў была здзейснена людзьмі ў нецвярозым стане. Прычым варта адзначыць, што сярэд віноўнікаў кваліфікаваных крадзяжоў — гэта значыць, зробленых з падборам ключа, узломом дзвярэй або выбіваннем шкла — шмат тых, хто пакутуе на наркатэрапію залежнасць.

— **Узімку СМІ абляцела навіна аб тым, што ў адным са шматпавярхоўкаў хадзіў невядомы мужчына і тузаў за ручкі дзвярэй.**

— Памылка людзей у тым, што яны спадзяюцца на дзверы ў тамбуры. Але, па-першае, жыхар суседняй кватэры можа і забыць іх зачыніць. А па-другое, незразумела з пункту гледжання псіхалогіі, чаму замку, які знаходзіцца ў зоне агульнага карыстання, аддаецца больш увага. Вось сёлета мы ўжо затрымалі аднаго такога «ручкаўніка». Ён па начах хадзіў па пад'ездах і правяраў, ці зачынены дзверы. Даходзіла нават да таго, што калі людзі спалі, ён заходзіў у кватэру, пранікаў у спальню, браў тое, што «дрэнна ляжала» — і сыходзіў. А раніцай людзі прачыналіся, а рэчаў ужо і няма....

— **Але часцяком ахвяры крадзяжоў самі пускаюць да сябе злодзеяў...**

— Сцэнарый «прыйшлі разам, распілі бутэлечку, гаспадар прагнуўся і ўбачыў, што нешта прапала» рэалізуецца прыкладна пры 40 працэнтах такіх злчынстваў. Крадучь жа усё — пачынаючы ад золата, грошай, норкавых футраў і тэлевізараў і заканчваючы прадуктамі з халадзільніка, спіртнымі напоймі і нават... слоікамі з кампатам. Таму адзінае, што можна параіць у гэтай сітуацыі, — не запрашаць да сябе на пасядзелкі са спіртным малазнаёмых людзей.

— **Зусім хутка стартуе сезон адпачынку, калі многія гаспадары кватэр на даволі працяглы тэрмін пакідаюць сваё жыллё...**

— Важна, калі ў вас пачынаецца адпачынак і вы з'ездзеце падчас яго на некалькі тыдняў, — не расказваць пра гэта ў сацыяльных сетках. Ключы ад паштовай скрыні аддаіце сваякам і папрасіце, каб яны разы два на тыдзень вымалі адтуль карэспандэнцыю. Вокны лепш занавесіць, каб з вуліцы або з навакольных дамоў не было прыкметна, ці адбываюцца ў жыллі нейкія рухі.

Але самы дзейсны спосаб прафілактыкі — здаць жыллё пад ахову Дэпартаменту аховы. Таму што нават самыя надзейныя замкі і рашоткі даюць магчымасць толькі запаволіць час на тое, каб патрапіць у кватэру. І нават высокі паверх — не паназя. У нас была серыя выпадкаў, калі зладзеі-«альпіністы» спускаліся на вярхоўках на паверхі, якія размешчаны пад дахам. Таму пры абсталяванні кватэры сігналізацыяй варта крыху дапамагчы і паставіць блакіроўку таксама на вокны. Лішнім не будзе дакладна.

Апошнім часам на першых паверхах пачалі з'яўляцца камеры віданазірання. Яны адлужваюць зладзеяў. Былі нават выпадкі, калі дзякуючы відэадымцы кватэрныя крадзяжы раскрываліся вельмі хутка. Калі вашы суседзі не супраць, то можна паставіць камеру і ў тамбуры.

— **Як часта ўвагу злодзеяў прыцягваюць сацыяльныя сеткі?**

— Выкладанне на агульны агляд фотаздымкаў каштоўных рэчаў або дэманстрацыя багатага ладу жыцця прыцягвае ўвагу злчынцаў. Бо першая думка якая? Грошы і маёмасць у гэтага чалавека даклад-

на ёсць. А калі яшчэ на «сценцы» чалавек пакідае допіс аб тым, што ён паехаў у адпачынак — то гэта проста самы вялікі падарунак, на які могуць разлічваць ахвочыя да чужога. Больш за тое, многія сацыяльныя сеткі падтрымліваюць магчымасць імгненнай геалакацыі па фота ў анлайн-рэжыме. Што гэта такое? Вы сфатаграфавалі дзесьці на марскім узбярэжжы, тут жа выкладваецца фота, а сацыяльная сетка паслужыла дае GPS-каардынаты месца, адкуль загружаны здымак. Вы ж не можаце адначасова быць у Беларусі і на узбярэжжы ўмоўнага Міжземнага мора?

Безадказныя паводзіны ў інтэрнэце дапамагаюць злчынцам і ў іншым ракурсе. Не так даўно мы затрымалі маладога чалавека, які даў у адной з суполак аб'яву пра тое, што яго бацькі кудысьці з'ехалі, хата вольная і ён запрашае да сябе ўсіх ахвотных на вечарыну. У яго сабралася некалькі хлопцаў і дзяўчат, якія не ведалі адно аднаго, не кажучы ўжо пра гаспадара кватэры. Пасля вясёлай гулянкі сёй-той з гасцей не даліваўся ў сваёй кішэні мабільнага тэлефона. Сітуацыя ўскладнялася тым, што ніхто не мог назваць асоб, з кім правёў той вечар. А добрая колькасць выпітага спіртнага спрыяла таму, што і адрас «вясёлай» кватэры ніхто не мог угадаць.

Сацработнік, ды не той

— Што да пажылых людзей, то іх «апрацоўваюць» нечаканна візітэры — раптоўныя сацыяльныя работнікі або спецыялісты, якія нібыта прыйшлі правяраць якія-небудзь камунікацыі, — працягвае суразмоўнік. — Тут трэба звярнуць увагу на два моманты. Калі, напрыклад, да вас прыйшлі людзі, якія прадстаўляюцца, скажам, спецыялістамі на правярцы газавых пліт, то не спяшайцеся адразу ж адчыніць дзверы. Лепш за ўсё ператэлефанаваць у адпаведную службу, каб даведацца, ці сапраўды такія спецыялісты працуюць на вашым участку ў гэты момант. Што да сацыяльных работнікаў, то яны, як правіла, замацаваны за пэўнымі людзьмі, якія маюць патрэбу ў іх дапамозе. І заўжды ходзяць па адным. Гэта значыць, што калі пад выглядам сацработніка прыходзіць адначасова некалькі чалавек, то трэба неадкладна тэлефанаваць у міліцыю.



Сацыяльны работнік, аднак, не робат — ён таксама можа захварэць або пайсці ў адпачынак. У гэтым выпадку тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання заўжды папярэджвае загадзя аб тым, што прыйдзе іншы супрацоўнік. Дата і час наведвання таксама ўдакладняюцца загадзя.

Фантазія злчынцаў не ведае межаў. Адна бабуля, якая жыве ў Гомелі, назбірала даволі нявялікую суму — 1700 долараў ЗША. А каб такія грошы ніхто не скраў, насяла пакуначак у... станкі. І вось ў дзверы аднойчы пазванілі некалькі чалавек і прадставілі сацыяльнымі работнікамі, якія прыйшлі рабіць масаж. Без задняй думкі жанчына пагадзілася на гэтую нечаканую паслугу. Праз некалькі дзён, калі «масажыстаў» і след прастыў, старая палезла ў свой грашовы схрон. І асплянула. Замест невялікага стосіка доларавых банкнот у пакунку ляжала «лялька».

— **А калі я знаходжуся дома і чую, што нехта пачаў калупаць у замку?**

— Лепш за ўсё ціхенька з мабільнага тэлефона выклікаць міліцыю. Нашы супрацоўнікі прыедуць і возьмуць злчынца на «гарачым». І такія выпадкі перыядычна здараюцца. Праўда, аднойчы ў нашай практыцы здарыўся кур'ёзны выпадак. Чалавек сур'ёзна выпіў і ішоў да сябе дадому. Але пераблытаў паверхі і пачаў сваім ключом адчыняць дзверы кватэры суседа, які ў гэты час знаходзіўся дома. Пачуўшы, што з боку дзвярэй раздаюцца нейкія дзіўныя гукі, сусед набраў нумар «102».

Іншая сітуацыя, калі вы дыходзіце да сваёй кватэры і чуюце, што там нехта ўнутры знаходзіцца, але вы цвёрда ведаеце, што ў гэты час там нікога быць не павінна. Самае лепшае — вельмі ціха адыйсці ад дзвярэй, выключыць гук на мабільным тэлефоне і выклікаць міліцыю.

Валярыян ШКЛЕННІК.

Спецыяльны рэпартаж

«У ЭФІРЫ ЦІШЫНЯ — НА ВУЛІЦАХ СТАЛІЦЫ СПАКОЙНА»

Журналісты «Звязды» выправіліся на дзяжурства з аўтапатрулём

— **Работа ў нас разнастайная. Кожны дзень не падобны да папярэдняга. Не засмуеш! — з усмешкай сустракае каля службовага аўтакамандзіра аддзялення роты ППСМ УУС адміністрацыі Першамайскага раёна сталіцы старшы прапаршчык Сяргей ШЧУРКОЎСКІ.**

Міліцыянер спрытна заскоквае ў добра ўсім знаёмы «УАЗік» і прыспешвае нас:

— Пятніца і выхадныя — «гарачы» час для патрульна-паставай службы. Людзі расслабляюцца пасля цяжкіх рабочых дзён і пачынаюць адпачываць, хто на што здаты. Большая частка злчынстваў адбываецца менавіта ў стане алкагольнага ап'янення.

На дзяжурства з аўтапатрулём мы з фотакарэспандэнтам «заступаем» у суботу ў 18 гадзін. Сёння працуем у цэнтры — ад Акадэміі навук да вуліцы Валгаградскай. Першы «кліент» ужо чакае наш патруль на апорным пункце міліцыі. Участковы знайшоў яго ў тамбуры шматпавярховіка. Мужчына спаў.

— Пакідаць яго там — небяспечна. Людзі ў нецвярозым стане — патэнцыйныя ахвяры зладзеяў і хуліганства, — тлумачыць Сяргей Эдуардавіч. — Затрыманы ў поле зроку міліцыянераў трапляў неаднаразова. Калі ты за розум возьмецца?

— Выйду адсюль — адразу паразумнею, — просіцца мужчына гадоў 35. — Мне трэба проста ажаніцца! А добрую дзяўчыну знайсці не магу, — разводзіць рукамі.

— Зараз адвядзем нашага «гося» ў выцвярэзнік (спецыялізаваны ізалятар Першамайскага РУУС Мінска. — **Аўт.**). Калі чаргі не будзе — аформім усё хутка. Як правіла, у выхадныя і святочныя дні ахвотных «адпачыць» там шмат, — расказвае міліцыянер. — Далейшы лёс затрыманнага будзе вырашаць суддзя.

Сяргей Эдуардавіч прыйшоў служыць у органы ўнутраных спраў у 1994 годзе адразу пасля арміі. Увесь гэты час ён працуе ў патрульна-паставай службе. Менавіта гэта падраздзяленне лічыцца ў міліцыі кузняй кадраў. З такой «школы» выходзяць добрыя участковыя, аператыўнікі.

— Працуем мы «два праз два». Напрыклад, сёння заступілі на службу ў 18.00 — і да шасці гадзін ранку. Заўтра таксама, а потым два дні выхадных. Ці спім перад начной зменай? Вядома! — усміхаецца старшы прапаршчык. — Але, самі разумееце, хатнія клопаты ніхто не адмяняў.

«Увага! Матацыкл без дзяжурнара рухаецца па вуліцы Каліноўскага. Патрабаваннем спыніць рух не падпарадкоўваецца», — перадалі па радыё. На тэлефон дзяжурнага прыходзяць званкі рознага зместу — аўтапатрулі павінны адрэагаваць на кожны сігнал аб дапамозе. «Калі ў эфіры цішыня — значыць на вуліцах сталіцы спакойна», — кажуць міліцыянеры.

— У вашага падраздзялення работы больш зімой ці летам? — пытаюся ў суразмоўніка.

— Гэта не залежыць ад пары года. Усюды ёсць свае асаблівасці. У снегапад, напрыклад, нам неабходна быць больш уважлівымі. Калі чалавек упаў, заснуў, яго замяць за 20 хвілін, і знайсці пацярпелага будзе складана.

«Мярыжынскага, 8. Жыхары скардзяцца на шум з суседняй кватэры. Мяркуюць, што тыя робяць рамонт». Выязджаем. — Зараз мы павінны правесці прафілактычную гутарку з жыхарамі і зрабіць так, каб іх канфлікт не перарос у бойку. Аформім усё неабходныя дакументы і перададзім у ЖЭС. Далей з сітуацыяй будзе разбірацца там, — па дарозе тлумачыць Сяргей Эдуардавіч.

— Гэта я тэлефанавала! Ведаеце, як толькі вас (міліцыю. — **Аўт.**) выклікала, суседзі нібы пачулі гэта і адразу перасталі стукаць, свідраваць! А яшчэ некалькі хвілін таму галава ад грукату проста разрывалася! — расказвае абураная гаспадыня двухпакаёвай кватэры.

Дзверы «парушаныя і цішыня» адчынілі хутка. З парога бачна, што ў прыходнай ідзе рамонт. — Я законы ведаю. Тое, што вы бачыце, — указвае на сцены жанчына, — рабілі ў будні з 9 да 19 гадзін. А суседзі проста прыдзіраюцца да мяне! Сумна ім, відаць! — Разбор скаргаў на шумны рамонт у суседскай кватэры, як



правіла, рэгламентны артыкул 21.16 КаАП «Парушэнне правілаў карыстання жыллымі памяшканнямі». Любыя работы, звязаныя з вібрацыямі і шумам, забаронена рабіць у святочныя дні і выхадныя, — нагадвае гаспадыня Сяргей Эдуардавіч. — За дыскамфорт навакольным пагражае адміністрацыйнае пакаранне.

«Увага! Незалежнасці, 168, корпус 2. Кампанія: чатыры хлопцы і дзве дзяўчыны ў двары дома збілі двух мужчын. Хуліганскія зніклі ў напрамку аркі», — «У салоне тралейбуса спіць мужчына», — «Жанчыну збівае пяны муж. Тэлефануе суседка», «У жанчыны выхалілі з рук тэлефон», — чуем па радыё. Званкі не адносяцца да нашага ўчастка.

Што датычыцца крадзяжоў, то тут мішэнны частей за ўсё становяцца п'яныя і дзяўчаты, якія трымаюць свае сумачкі, што называецца, «адным пальцам». — Пенсіянеры таксама ў зоне рызыка? — цікавоўся ў суразмоўніка.

Кампетэнтна

Начальнік ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадзянскай бяспекі ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр КУПЧЭНЯ:

— Сёння на тэрыторыі Мінска праглядаецца дынаміка павелічэння злчынстваў, якія здзяйсняюцца ў грамадскіх месцах. Пачасціліся выпадкі зарэгістраваных хуліганстваў, крадзяжоў маёмасці. Крадучь мабільныя тэлефоны, кашалькі, пакінутыя без нагляду рэчы (сумкі, заплечнікі). Транспартныя сродкі, прыпаркаваныя ў неналежаных для гэтага месцах, часцей за ўсё прыцягваюць злчынцаў. Машыны драпаюць, пракалоўваюць шыны, разбіваюць шкло. Радзей грамадзянам наносыцца цялесныя пашкоджанні ў выніку канфліктных сітуацый у грамадскіх месцах. Увогуле, у першую чаргу, пра сябе і сваю бяспеку, маёмасць чалавек павінен клапаціцца сам. Далей у справу ўступаюць супрацоўнікі міліцыі.

Артыкул 17.1 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях устанавівае даволі шырокі дыяпазон пакарання за дрэбнае хуліганства. Віноўніка могуць аштрафаваць на суму ад 2 да 30 базавых велічын або прызначыць яму адміністрацыйны арышт. А вось надробнае хуліганства аб'яддзецца вліклімі наступствамі — тут ужо максімальная санкцыя можа дасягнуць 10 гадоў зняволення. Пры гэтым крмінальнай і адміністрацыйнай адказнасці наступаюць з 14 гадоў.



тэхнічным станам службовай машыны сочыць таксама кіроўца. «Дзяўчына 2006 года нараджэння. Выйшла з дому каля дзвюх гадзін таму. Месцазнаходжанне невядома. Рост 160—165 сантыметраў, сярэдняга целаскладу, валасы цёмныя кароткія. Апанутая ў чорную куртку, зялёны светар, бэжавыя красоўкі», — уводзяць у справу. — Ігар наш адміністрацыйны ўчастак ведае лепш, чым самы дакладны навігатар, — хваліць калегу Сяргей Эдуардавіч. — За



Апошнія сем гадоў Ігар і Сяргей працуюць у пары. — Ці не надакучылі адзін аднаму? — Як бачыце, — не, — усміхаюцца мужчыны. — Пажаданны супрацоўнікаў пры фарміраванні складу аўтапатруля ўлічваюць

жучь у эфіры. Накіроўваемся па адрасе. — Што здарылася? Хто выклікаў міліцыю? — сустракаем у дзвярах кватэры мужчыну гадоў 40. — Я! — горда адказвае гаспадар. — Вось, палюбіўся на маю каханую. Сама ледзь прыцягнулася, а тэлефона няма. Дзе падзела?! Не ведаю! «Абанент не абанент» — ніхто не бярэ трубку. Яна (сужыцелька. — **Аўт.**) ў мяне выпівае. Мабыць, хтосьці на вуліцы ў тэй безабароннай і сцягнуў апарат. — Заяву будзеце пісаць? — пытаецца ў жанчыны міліцыянер. — Так! На яго! — указвае на сужыцеля пацярпелая. — Дастаў ён мяне! — А я на яе! — у адказ «кідае» мужчына.

Гэту «вясёлую парачку» міліцыянеры ведаюць добра. Грамадзяне злоўжываюць алкаголем, скандальчэ. Сяргей перадаў справу ўчастковаму інспектару, які абслугоўвае гэты адміністрацыйны ўчастак. На сямейныя скандалы, які і бойкі, аўтапатруль выязджае амаль кожнае дзяжурства.

— Работу дадому мы «не носім». Стараемся абстрагавацца ад усяго, што бачым на службе, — адказвае суразмоўнік на пытанне пра эмацыянальнае выгаранне. — Стамляемся больш псіхалагічна, чым фізічна. Работа з людзьмі — справа нялёгка. Да кожнага трэба знайсці падыход. 22 гадзін. Наш аўтапатруль праехаў ужо 60 кіламетраў. Наперадзе яшчэ восем гадзін работы, а значыць, спакой сталіцы ў надзейных руках.

Кацярына АСМЯКОВІЧ.
Фота Ганны ЗАНКОВІЧ.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «СТЕ-Страхование»
Учетный номер плательщика 806000697
Вид экономической деятельности Страхование посредничество

проценты к уплате 131
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (18) (4)
прочие расходы по финансовой деятельности 133

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 года

Table with columns: Активы, Код строки, На 31 декабря 2018 года, На 31 декабря 2017 года. Includes sections for I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ and II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ.

Руководитель Толочев С. В.

Директор организации, ведущей бухгалтерский учет Палковский А. И.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью страхового брокера «СТЕ-Страхование» за 2018 г.

Директору ООО СБ «СТЕ-Страхование» Г-ну Толочеву С. В.

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «СТЕ-Страхование» (материалы нахождения: г. Минск, ул. Орловская, д. 40А, офис № 38, сведения о государственной регистрации: зарегистрированное юридическое лицо № 28.11.2015 г. в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 806000697, состоящая из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, применений к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Основания для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдены принцип независимости по отношению к аудируемому лицу

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организационной системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок или недобросовестных действий и/или недобросовестных действий.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженные в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволит выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

Объяснение аудиторского мнения

Выявление и оценивание рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разработка и выполнение аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; просмотр аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие.

Объяснение аудиторского мнения

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями в отношении аудита, по мере необходимости, для получения информации о запутанных объемах и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Объяснение аудиторского мнения

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости, и сведения этих лиц были доведены информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые могут обоснованно считаться угрозами для принципа независимости, и, если необходимо, обо всех принятых мерах предосторожности.

Директор ООО «Аудит и управление» М. М. Палькина

Дата подписания аудиторского заключения: 4 марта 2019 года.

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и управление». Юридический адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 317.

Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 05.03.2002 г. № 284 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 190330288.

УНП 190330288

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ по продаже земельных участков в частную собственность

Организатор электронных торгов: Пережирский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, д. Пережир, ул. Гуриновича, 2а», тел. (801713) 46188, 46396, 46006, 8 (029) 8143207.

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.at.by/buy. Дата проведения электронных торгов: 30 мая 2019 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТ-Имущество».

Table with columns: № лота, Адрес земельного участка, Кадастровый номер, целевое назначение, Площадь земельного участка, Инженерная инфраструктура, Начальная цена, Задаток, Расходы.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY60AKBB301200000684000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код АКBBBY2X, УНП 190542095, получить платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесенные суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 24 мая 2019 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, имеет задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесенные суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 24 мая 2019 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, имеет задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесенные суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 24 мая 2019 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, имеет задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесенные суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 24 мая 2019 года, до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 23 мая 2019 года повторного аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в Клейновском сельсовете Брестского района

Table with columns: № лота, Местоположение земельного участка, Площадь, Цена (старт), Начальная цена, Целевое назначение земельного участка.

К земельному участку в д. Котельня-Боярская, ул. Пограничная, 7Г имеется грунтовая подъездная дорога. Земельный участок свободен от застройки и на всей площади имеет ограничения в отношении использования территории.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейновского сельсовета) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 года

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, За январь – декабрь 2018 года, За январь – декабрь 2017 года. Includes sections for I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ and II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ.

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 28.05.2019 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-338275 общей площадью 50,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Якубова Гутляма, д. 36, кв. 50.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28142 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 177 000,00 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28143 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 201 364,66 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28144 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 307 327,77 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28145 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 373 028,88 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28146 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 440 030,00 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28147 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 507 031,11 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28148 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 574 032,22 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28149 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 641 033,33 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28150 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 708 034,44 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28151 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 775 035,55 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28152 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 842 036,66 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28153 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 909 037,77 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28154 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 976 038,88 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28155 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 043 039,99 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28156 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 110 041,10 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28157 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 177 042,21 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28158 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 244 043,32 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28159 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 311 044,43 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 20. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28160 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 378 045,54 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 21. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28161 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 445 046,65 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 22. Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-28162 общей площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 1 512 047,76 руб. Шаг аукциона – 5 %.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор: Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, пр.зд. Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 220885614801000064 площадью 0,2088 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Плоский с/п., д. Трусто, участок № 2 для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 220885614801000066 площадью 0,2088 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Плоский с/п., д. Трусто, участок № 3 для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

Извещение об открытии аукционе по продаже права проектирования и строительства капитального строения (ул. Лидская, ул. Мицкевича, 5, 7, 7а, 9) в городе Гродно 28 мая 2019 года

№ п/п	Месторасположение земельного участка	Площадь земельного участка, га, срок аренды	Целевое назначение земельного участка	Начальная цена предмета аукциона, руб.	Сумма задатка, руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, руб.	Наличие обременений	Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, руб.
1	г. Гродно, ул. Лидская, позиция по генплану № 13	1,1002, 5 лет	Торгово-общественный центр (магазины продовольственных товаров (не менее 440 кв. м), непродовольственных товаров (не менее 640 кв. м), возможное размещение объектов бытового обслуживания, филиала банка, отделения связи, отделения kiosки и др.) – отдельно стоящее здание перемной этажности, 1–3-этажное, по индивидуальному проекту	151 083,64	15 108,00	6 152,63	Снос зданий, сооружений, зеленых насаждений, погodaющих под пятно застройки	263 500,00
2	г. Гродно, ул. Мицкевича, д. 5, д. 7, д. 7а, д. 9	0,2067, 5 лет	Здание общественного назначения 2-3-этажное возможно с мансардным этажом с помещением административного, торгового, бытового назначения, гостиничными номерами и т.д.	24 303,51	2 430,00	5 001,63	Снос зданий, сооружений, зеленых насаждений, погodaющих под пятно застройки	467 101,25

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на плано-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации.

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе допускаются участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее **22 мая 2019 года**, в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый расчетный счет BY24 АКBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК АКBBV21400, УИП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Гродненский центр недвижимости».

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно предоставляет: индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования; также оригинал и копию договора о совместном участии в аукционе, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке документы и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения на засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копию договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица, представляющего уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения на засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копию договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица, представляющего уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения на засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копию договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица, представляющего уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения на засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копию договора о совместном участии в аукционе.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляется по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 29 апреля по 22 мая 2019 года.

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляется такому лицу при его согласии с внесенной платой за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан: – внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления Гродненским горисполкомом расщери по внесению); – возместить Гродненскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изъятием и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка Гродненский горисполком заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение об открытии аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка для строительства объектов (пр-т Лебедева, квартал «Грандичи-2», ул. Гаспадарчая, ул. Суворова, ул. Гожская) в городе Гродно 28 мая 2019 года

№ лота	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Площадь земельного участка (га)	Кадастровый номер	Начальная цена, руб.	Сумма задатка, руб.	Ориентировочная сумма расходов по подготовке земельно-кадастровой документации, руб.	Условия продажи и целевое назначение земельного участка
1*	Право аренды земельного участка сроком на 50 лет	проспект Лебедева	0,3565	440100000001010810	54 619,59	5 462,00	4 710,46	Строительство станции технического обслуживания легковых автомобилей (1–2-этажное здание по индивидуальному проекту). Победитель аукциона до обращения за государственной регистрацией возникновения прав на земельный участок возмещает Гродненскому горисполкому расходы на подготовку документации для проведения аукциона, в сумме 8 963,66 руб. Строительство торгового центра (многофункциональный объект, включающий продовольственный магазин торговой площадью не менее 400 кв. м, промтоварный магазин торговой площадью не менее 850 кв. м, объекты бытового обслуживания и административно-делового назначения. Победитель аукциона до обращения за государственной регистрацией возникновения прав на земельный участок возмещает Гродненскому горисполкому расходы на подготовку документации для проведения аукциона, в сумме 35 860,91 руб.
2*	Право аренды земельного участка сроком на 50 лет	квартал «Грандичи-2», позиция по генплану № 27	1,1525	440100000002009712	212 940,39	21 294,00	5 482,46	Строительство предприятия пищевой промышленности (производственное здание с вспомогательными помещениями, со встроеными или отдельно стоящими административно-бытовыми корпусами, встроеными или отдельно стоящими технологическими сооружениями) Строительство объекта розничной торговли
3*	Право аренды земельного участка сроком на 5 лет	ул. Гаспадарчая	0,6377	440100000002002727	24 271,12	2 427,00	5 736,71	Строительство предприятия пищевой промышленности (производственное здание с вспомогательными помещениями, со встроеными или отдельно стоящими административно-бытовыми корпусами, встроеными или отдельно стоящими технологическими сооружениями)
4*	Право аренды земельного участка сроком на 25 лет	ул. Суворова (выезд Рамовски)	0,7821	440100000001008998	39 575,52	3 957,55	3 020,60	Строительство объекта производственного назначения – производство продуктов питания (производственное здание с вспомогательными помещениями, со встроеными или отдельно стоящими административно-бытовыми корпусами, встроеными или отдельно стоящими технологическими сооружениями)
5*	Право аренды земельного участка сроком на 50 лет	ул. Гожская, микрорайон жилой застройки «Зарница»	0,2202	440100000003006399	43 103,61	4 310,36	4 172,42	Строительство объекта розничной торговли

– земельный участок имеет ограничения. Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-исследовательских работ и разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

присутствия к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».

При оформлении заявления лица, желающего принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платёжных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 АКBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК АКBBV21400, УИП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), одну копию учредительных документов. **Физическое лицо:** паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить отделу коммунального имущества Гродненского горисполкома расходы на подготовку документации для проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом.

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 29 апреля по 22 мая 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение об открытии аукционе по продаже земельных участков в собственности в г. Гродно (микрорайон «Зарница-5») 28 мая 2019 года

№ лота	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Площадь земельного участка (га)	Кадастровый номер	Ориентировочная стоимость затрат на изготовление документации, руб.	Начальная цена продажи, руб.	Сумма задатка, руб.
1	Земельный участок У-226*	микрорайон «Зарница-5»	0,0897	440100000001010779	3 039,43	13 022,98	2 600
2	Земельный участок У-228*	микрорайон «Зарница-5»	0,1008	440100000001010761	3 160,80	14 634,52	2 800

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».

При оформлении заявления лица, желающего принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платёжных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 АКBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК АКBBV21400, УИП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

ГОВ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК АКBBV21400, УИП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению;

Представитель в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка;

подписное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь, представляющие паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляется по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 в 29 апреля по 22 мая 2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изъятием и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на земельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона продажи несостоявшимся, решение Гродненского горисполкома о предоставлении земельного участка утративает силу.

Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 172 05 37, 72 00 10, официальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изъятием и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на земельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона продажи несостоявшимся, решение Гродненского горисполкома о предоставлении земельного участка утративает силу.

Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 172 05 37, 72 00 10, официальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 23 мая 2019 г. проводит открытый повторный аукцион с условиями № 04-У-19 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на пяти земельных участках в г. Минске, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

№ предмета аукциона	Месторасположение земельного участка	Площадь земельного участка, га	Целевое назначение земельного участка	Начальная цена предмета аукциона, руб.	Сумма задатка, руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, руб.	Наличие обременений	Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости
1	г. Минск, в границах ул. Восточная – ул. Кольцова – пер. 4-й Полиграфический	1,0719	Для строительства объекта «Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Восточная – ул. Кольцова – пер. 4-й Полиграфический»	367 547,81	55 000,00	31 649,87	Отселение и снос попадающих под пятно застройки жилых и нежилых строений по ул. Восточной, д. 184, 186, 188, 190; по пер. 4-й Полиграфическому, 10, 16, 16А, 18.	5 385 698,55
2	г. Минск, ул. Вышелесского – ул. Скрипникова	1,5902	Для строительства объекта «Многофункциональный административно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с паркингом на 300 машиномест ул. Вышелесского – ул. Скрипникова в г. Минске»	497 345,07	70 000,00	9 930,67	Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. Академика Вышелесского, 20, кв. 1, ул. Академика Вышелесского, 20, кв. 2, ул. Академика Вышелесского, 22	в том числе 449 230,32 руб. – кадастровая стоимость земельного участка по ул. Вышелесского, 20. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 16 289,82 руб.*
3	г. Минск, ул. Проектируемая № 4 в бывшей дер. Сухарево (№ 9 по генплану м-на № 1) в г. Минске	0,3462	Для строительства объекта «Торговый объект по ул. Проектируемая № 4 в бывшей дер. Сухарево (№ 9 по генплану м-на № 1) в г. Минске»	80 239,12	12 000,00	9 757,87	Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. Школьной, 7 и 9	в том числе 150 964,11 руб. – кадастровая стоимость земельного участка по ул. Школьной, 7. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 3 120,85 руб.*
4	г. Минск, пер. Ольшеского	0,3286	Для строительства объекта: «Объект производственного назначения по пер. Ольшеского в производственной зоне 181П3 в г. Минске»	76 220,84	11 000,00	11 192,44	Снос зданий и сооружений по ул. Бирюзова, 12А, попадающих под пятно застройки	181 107,36 руб.
5	г. Минск, ул. Щеткова	0,7404	Для строительства объекта: «Объект общественного питания в спальных районах и площадками для отдыха и пикников по ул. Щеткова в г. Минске»	216 044,35	32 000,00	11 754,40	Снос строений и сооружений по ул. Щеткова, 8, 10, а также возмещение в бюджет г. Минска затрат, связанных с сносом попадающих под пятно застройки. Снос и отселение собственного дома по ул. Щеткова, 14	156 770, 00 руб., Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 11 418,23 руб.

* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуализации с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения и соответствующего изменения.

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, которым предоставляются изымаемые земельные участки.

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на плано-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации.

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 23 мая 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе допускаются участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее **20 мая 2019 г.** в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет № BY18AKBB364100000016000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКBBV BY 2X, УИП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

Дополнительно предоставляется: индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоч

ЗАПРАШАЕ МАЛАДЗЕЧНА

Вернісаж

Калі ажывае парк...

У гомельскім палацы Румянцавых і Паскевічаў распачатая серыя выставак — будучы дэманстравацца прадметы з музейных фондаў. І адной з першых стала выстаўка «Гомельскі парк». З дапамогай карцін можна перанесціся ў часе — убачыць, які быў парк, што яго ўпрыгожвала, якія людзі ў ім прагульваліся ў тую ці іншую эпоху.

Такім чынам, на выстаўцы прадстаўлена калекцыя твораў жывалісу і графікі, якія адлюстроўваюць адно з самых любімых месцаў адпачынку гомельчан. Куточкі парка, яго адметныя аб'екты чаргуюцца з панарамнымі відамі палацава-паркавага ансамбля. Паркавую эпопею адкрывае гістарычная карціна Віктара Казачэнка «Мітынг працоўных у Гомелі», на якой намалеваны момант абвешчання ўлады большавікоў на пандусе палаца ў 1917 годзе. Чарговым званнем у адлюстраванні эпохі стаў падкаляраваны акарэлію малюнак былога нямецкага акупанта мастака Эміля Лозэ, выкананы ім па памяці ў 1927 годзе. Салдат з курільнай трубкай у 1918 годзе зачаравана сцэрай на тэрыторыі парка даволі спецыфічны помнік — так званую скіфскую бабу. Па некаторых звестках у парк знаходзілася дзве такія скульптуры, аднак з часам яны былі страчаны.



Да даваеннай эпохі адносіцца некалькі работ навучкі Міхаіла Урубелля Іды Зеліман і вядомага гомельскага мастака Барыса Звінарскага. Гэта невялікія эцюды, цікавыя хутчэй з гістарычнага гледзішча: яны паказваюць куток парка з фрагментам палаца, напісаны Ідай ранкам 22 чэрвеня 1941 года. Пра мінулыя ваіны, дакладней, пра тыя «раны», якія яна нанесла гораду, распавядаюць накіды 1947 года, якія выяўляюць палонных нямецкіх салдат — замалёўкі выкананыя з натуры Юрыем Акамітавым і Аляксеем Казловым.

Маштабнае палатно 1954 года мастакоў Барыса Звінарскага і Віктара Казачэнка адлюстроўвае від на парк з боку Сожа таго часу. Дэталі карціны, зробленыя ў духу сацрэалізму, маюць вялікую гістарычную і краязнаўчую цікавасць. Тут старанна зафіксаваны ўсе асаблівасці той парк: пабудовы на тэрыторыі парку і набярэжнай, пра якія ўжо мала хто ведае і памятае, помнікі на адным са схілаў, колары параходзік і мноства лодак, каб перабрацца на супрацьлеглы бераг. Знакаміты пешаходны мост праз раку з'явіцца нашмат пазней... Каля гэтай работы можна правесці нямаюча часу, здзіўляючыся тым зменам, якія адбыліся з горадам.

Імёны гомельскіх жывалісцаў Мікаіла Казачэнка, Роберта Ландарскага, Акіма Шаўчэнка, Уладзіміра Бідара, Мікаіла Палыянова, Валянціна і Марыя Ягоравых, Аляксандра Гайвельча, Святлана Нездрын-Платніцкай, Віктара Данільчыка папоўнілі яркавыя летапісы палацава-паркавага ансамбля.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

«НЕ ПАКІДАЙ МЯНЕ!» — НОВЫ ФАРМАТ

Час напружанага здымаў спектакля мастацкаму савету тэатра ці не самы напружаны і нервовы. Як для кіраўніцтва тэатра, рэжысёра-пастаноўшчыка, артыстаў, так і для ўсёй мастацка-пастаноўчай часткі. Сёння такія напружаныя дні, што вымагаюць максімум адказнасці і аддачы, распачаліся ў сценах Мінскага абласнога драматычнага тэатра. Ідуць штодзённымі рэпетыцыі новага спектакля «Не пакідай мяне», здыма якая будзе прывержана да свята Вялікай Перамогі і 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.



Мастацкі кіраўнік Мінскага абласнога драматычнага тэатра Валерый АНІСЕНКА і артысты — удзельнікі спектакля.

Песа «Не пакідай мяне» вядомага драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Аляксея Дударова паспяхова ідзе на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Яна вытрымала шмат пастановак у Драматычным тэатры Беларускай арміі, па ёй рэжысёр Аляксандр Франкевіч-Лае зняў шматсерыйную ваенную меладраму, дзе ў галоўных ролях задзейнічаны вядомыя артысты Аляксей Гуськоў, Яўгенія Брык, Ганна Рыцарава і іншыя.

Сваё бачанне сюжэта п'есы ўзбодзіў уасобіць на сцэне Мінскага абласнога драматэатра яго мастацкі кіраўнік, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, двойчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка. Драматычная балада ў дзвюх дзеях — апавед пра тое, колькі ваіны сваёй жорсткасцю і антыгуманнасцю супярэчыць чалавечай прыродзе, прызначэнню чалавека на Зямлі.

На думку рэжысёра-пастаноўшчыка спектакля, вельмі важна, каб новыя пакаленні з павагай ставіліся да мінуўшчыны, захоўвалі і перадавалі памяць пра тых, хто набліжыў Перамогу. У спектаклі задзейнічаны маладыя артысты тэатра Павел Святоха, Наталля Скарынка, Кацярына Шчэрбач, Аляксандра Грэсевич, Яўгенія Стацэнка, Настасся Макаравіч, Кацярына Панедзька. Ролю палкоўніка выконвае вядучы майстар сцэны Сяргей Карзэй.

Дырэктар тэатра Юрый Крывяніч падзяліўся задумай зрабіць прэм'еру і далейшыя пастаноўкі прынятымі прадметам з прычыненням да віртуальнага і рэальнага ўдзелу ўсіх маладзечанцаў і не толькі. Сумесна з лідарамі і актывістамі мясцовых райкамаў БРСМ ладзіцца акцыя па прыцягненні ўвагі да гэтай пастаноўкі і ўдзелу ў ёй усіх ахвотных.

— Дзень вызвалення Беларусі адначасна і аднавіцца, як вядома, з ліпеня. Але ж гэта дата — вызваленне менавіта Мінска, сталіцы нашай краіны. А ў нас ёсць задумка накіравацца на гастролі на рэгіёны і адзначыць вызваленне раённых цэнтраў пастаноўкай нашага прэм'ернага спектакля. У гэтым мы вельмі спадзяемся на падтрымку мясцовых улад і актывістаў БРСМ. Распрацаваны папярэдні графік выезду і паказу спектакля ў дні вызвалення раёнцэнтраў.

Ала СТРАШЫНСКАЯ, кіраўнік літаратурна-драматычнай часткі тэатра. Фота аўтара.

У Маладзечне актыўна рыхтуюцца да адной з самых значных культурных падзей горада і краіны — XIX Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна — 2019» запрашае!», які адбудзецца 7—8 чэрвеня. Сёлета свята будзе прысвечана 75-годдзю з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Году малой радзімы. Карэспандэнт «Звязды» пацікавілася, чым парадзе фестываль жыхароў і шматлікіх гасцей, што новага яны змогуць пабачыць гэтым разам.

— У першы дзень канцэртнай зала Палаца культуры запрашае на II тур рэспубліканскага этапу Нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні пад фанараму. Сваё майстэрства тут пакажуць артысты-пачаткоўцы з усіх абласцей Беларусі і сталіцы, — расказалі арганізатары свята. — А III тур рэспубліканскага этапу Нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні распачнецца на сцэне Палаца культуры ў суправаджэнні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Паэтычная пляцоўка «Мой родны кут, як ты мне мілы» з удзелам беларускіх паэтаў будзе працаваць у канцэртнай зале Маладзечанскай дзіцячай школы мастацтваў. У зале ўрачыста адбудзецца «Сурасмоўцы» пісьменніка Навума Гальпя-

ровіча. Навум Якаўлевіч закране актуальныя праблемы сучаснасці, развіцця беларускай літаратуры, ролі роднай мовы ў фарміраванні грамадскай свядомасці і культуры. Дакрануцца да гісторыі можна будзе падчас выстаўкі Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Гісторыя вызвалення краіны будзе прадстаўлена ў документах, франтавым жывапісе, графіцы, ваенных здымках і газетах. Жыхары і госці Маладзечна змогуць таксама убачыць прэм'еру канцэрта «Песні вайны», дзе выступяць салісты Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі. Падчас канцэрта адбудзецца ўрачыстае ўзнагароджанне лаўрэатаў Нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні.

Святочны феерверк завершыць першы фестывальны дзень. 8 чэрвеня таксама прынясе шмат новага і цікавага. Мерапрыемствы адкрые Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі канцэртнама акадэмічнай музыкі творчых калектываў. Прадоўжыць праграму гала-канцэрт «Маладзічок» запальвае зоркі лаўрэатаў VIII Адкрытага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок — 2019». Мінскі абласны краязнаўчы музей запрасіць усіх ахвотных на выстаўку мастацкіх выяваў «Гармонія шкла». Аўтары — Таццяна і Пётр Арцёмавы прадставяць незвычайнае мастацтва, якое акаунуць нас у чароўным свет шкла, дзе можна убачыць здавалася б звычайную рэч у незвычайным афармленні. Для тых, хто любіць цёплыя сустрэчы і душэўныя размовы, трэці год запар праходзіць праект «Асоба эпохі», дзе

героямі становяцца жанчыны-легенды. Сёлета гераіняй праекта стане заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь, вядомая спявачка Надзея Мікуліч. Сустрэча з яркай і цікавай асобай адбудзецца ў 16.00 у малой зале Палаца культуры. Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр прадставіць спектакль «Янка Купала: жыццё ў свеце маланак». Гэта музычная драма-версія, заснаваная на свабоднай трактоўцы падзей з жыцця класіка беларускай літаратуры, гісторыі няпростага каханя народнага паэта Беларусі і Паўліны Мядзёлкі. Рэжысёр-пастаноўшчык — Міхаіл Кавальчык.

Яскравым завяршэннем свята стане канцэрт-закрыццё фестывалю на галоўнай пляцоўцы — летнім Амфітэатры ў 21.30. Жыхары горада і госці атрымаюць асалоду ад юбілейнай канцэртнай праграмы «Зорны карагод» Дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля танца Беларусі з удзелам артыстаў Беларускай эстрады. Галоўны лейтматыў праграмы — творчая садружнасць ансамбля з найлепшымі выканаўцамі краіны, якая складаецца ў зорную павязь рухаў, мелодый і жанраў. Дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста краіны Валянціна Дудкевіча 60 гадоў з'яўляецца найлепшым калектывам. Ён абавязковы ўдзельнік міжнародных фестываляў мастацтваў у Беларусі і за яе межамі.

Акрамя асноўных мерапрыемстваў фестывальна праграма прапонуе глядачам і ўдзельнікам музычна-паэтычнага свята шэраг цікавых мерапрыемстваў: у прыватнасці, спек-

такль «Не пакідай мяне» — драматычную баладу ў дзвюх дзеях, канцэрт джазавай песні.

На працягу двух фестывальных дзён разгорнуць работу адкрытыя пляцоўкі, якія размешчаны на Цэнтральнай плошчы, вуліцы Прытыцкага, у гарадскім парку культуры і адпачынку імя Перамогі. Так, «Фестывальная талачка» прапонуе выступленні творчых калектываў Маладзечанскага рэгіёна. Выстаўка дэкаратыўна-прыкладнага і выяўленчага мастацтва будзе прадстаўлена на пляцоўцы «Фестывальная сядзіба». Народныя майстры, умельцы горада і раёна майстры-госці фестывалю змогуць прыняць удзел у раўным конкурсе па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве «Вытокі майстэрства». Панне сваю работу АРТ-ФЭСТ «ЛянОК». Усе ахвотныя змогуць наведваць выстаўку-продаж «Ляняныя дзівосы» і набыць ляняныя вырабы тэкстыльных і швейных прадпрыемстваў, дызайнераў, самабытных майстроў і умельцаў Беларусі. Магчыма купіць тавары народнага спажывання з'явіцца і на выстаўцы-продажы «Беларускі пачаток». Пабачыць беларускія кравіды, каларытнае багацце краіны, рэалістычныя і сімвалічныя рысы, уласцівыя беларускай прыродзе, атрымаць асалоду ад родных пейзажаў можна будзе падчас «Мастацкага пленэру». Для аматараў мастацтва адбудзецца майстар-клас па кітайскім жывапісе мастакоў з Кітая. Знойдуць сабе заняткаў у святочных дні дзеці, моладзь, наведваючы творчыя пляцоўкі «Тэрыторыя дзяцінства» і «Арт-старт».

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Уражанні

ДАВАЙ З ТАБОЙ НА «ТЫ!»

Свайго роду з'явіў у беларускім артыстычным свеце можа стаць песня «Дзве зоркі» (не «...звезды»), хаця б таму, што час ад часу яна, гэтая песня, гучыць у выкананні дуэта Дзмітры Дзгалічэў — Валянціна Палкініна, дзе ён — прафесійны кампазітар, лаўрэат шматлікіх конкурсаў (міжнародных — таксама), аўтар рок-оперы «Агонь Праметэя», араторыі «Зорка Палыні», сімфанічных і харавых твораў, музыкі для кіно, папулярных песень і яна — паэтка, перакладчыца, аўтарка 15 кніг паэзіі і прозы...

З нагоды 25-годдзя сумеснай творчасці гэты дуэт зладзіў канцэрт, які адбыўся на сцэне Вялікай канцэртнай залы Белдзяржфілармоніі.

Сапраўдным адкрыццём яго стала выступленне заслужаных артыстаў Беларусі Надзеі Мікуліч і Валерыя Дайнэкі, народнай артысткі Беларусі Марыі Захарэвіч, акцёра і рэжысёра Алега Вінярскага, якія спявалі песні, чыталі вершы, тым самым стварялі адзіны твор, які быў іх асабістым дэбютам, што і сапраўды «Паэты нараджаюцца ў космасе».

Песню на гэты верш выканаў кампазітар Дзмітры Дзгалічэў, чые «Птушкі» ёсць у рэпертуары легендарных «Песняроў» і вядомага украінскага спевака Уладзіміра Стамаці. А на канцэрте яна прагучала ў выкананні Наталлі Кірыенкі і Мікіты Касцюкевіча, якія менавіта з гэтым творам — з розніцай у два гады — занялі першае месца на Нацыянальным фестывалі беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне.

Вельмі цёпла прымалі слухачы выступленне самой паэткі, якая чарговы раз уразіла публіку мудрасцю і духоўнай вышыняй сваіх твораў, асабістым прыродным артыстызмам, а таксама бліскучым інструментальным кампазіцыям Дзмітрыя Дзгалічэва, іх сумеснае выкананне новай песні «Давай з табой на «вы».

А наогул гэты канцэрт яшчэ раз паказаў, колькі багаты наш край на сапраўдныя таленты, чыя творчасць — класічна дасканалая, запамінальная, — здольная без перабольшання ўпрыгожваць нашу жыццё.

Людміла Вараб'ева, г. Мінск.

Духоўнасць

ВЕЛІКОДНАЯ МУЗЫКА

З 29 красавіка да 3 мая ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі адбудзецца III Велікодны фестываль «Творчасць маладых». Наведваць яго можа любы ахвотны.

Праграма Велікоднага фестывалю ўключае канцэрты ў выкананні найлепшых студэнцкіх творчых калектываў і салістаў з ліку выкладчыкаў, выпускнікоў і студэнтаў акадэміі музыкі, лаўрэатаў міжнародных конкурсаў і ступендаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта на падтрымку таленавітай моладзі. З імёнамі гэтых людзей звязаны сучаснасці і будучыня беларускай музычнай культуры. Удзельнікам III Велікоднага фестывалю ўпершыню стануць замежныя дзіцячыя і маладзёжныя харавыя калектывы з Грузіі, Эстоніі, Расіі.

Такім чынам, 29 красавіка ўрачыстае адкрыццё распачнецца гала-канцэртам у 19 гадзін. На ім выступяць студэнцкі сімфанічны аркестр і студэнцкі хор Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. На цымбалах будзе саліраваць Дзмітры Калаціла, а на скрыпцы — Нікан Мазоль.

30 красавіка таксама ў 19 гадзін адбудзецца канцэрт «Шэдэўры вакальнай музыкі». На ім выступяць госці з Новасібірска — Настасся Колатава (сапрана), Анатоль Бадаеў (бас), Марына Рэзнікава выканае партыю фартэпіяна. У гэты дзень выступяць таксама беларуская музыкі, сярод якіх салісты Вялікага тэатра Беларусі — уладальнік медаля Францыска Скарыны Юры Гарадзецкі (тэнар), а таксама Віктар Мендзелеў.

2 мая можна будзе паслухаць «Скарбы духоўнай музыкі Грузіі» — пачатак у 18 га-



З 29 красавіка да 3 мая ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі адбудзецца III Велікодны фестываль «Творчасць маладых». Наведваць яго можа любы ахвотны.

дзін. Тут выступяць ганаровыя госці фестывалю — студэнцкі хор Тбіліскага ўніверсітэта царкоўнага песнапення з Грузіі.

3 мая падчас закрыцця фестывалю адбудзецца «Харавое свята»: сваё выканальніцкае майстэрства прадэманструюць студэнцкі хор Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, хор хлопчыкаў нацыянальнай оперы Эстоніі і ўзорны хор хлопчыкаў і юнакоў «Ладдзя».

Усе канцэрты пройдуць у Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі па адрасе: Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30.

Варта дадаць, што ў аснове канцэпцыі фестывалю — далучэнне ў самыя важныя і радасныя для ўсяго хрысціянскага свету дні Велікоднага тыдня да вечных духоўных каштоўнасцяў нацыянальнага і сусветнага музычнага мастацтва. Важным з'яўляецца і ўмацаванне адной з галоўных традыцый акадэміі — творчай пераёмнасці пакаленняў.

У межах фестывалю адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі прадстаўнікам прафесарска-выкладчыцкага складу, навучанцам Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, якія спрыялі замацаванню высокага ўзроўню прафесійнай музычнай адукацыі ў Беларусі і за мяжой.

Варвара ГОМАН.

Свет і мы

ПРЫВІТАННЕ НОТР-ДАМУ


У фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі — арыгіналы твораў Віктара Гюго

У знак спачування трагедыі, якая адбылася ў саборы Нотр-Дам дэ Пары ў Францыі, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў Музеі кнігі ладзіцца выстаўка, тэматычна блізка Францыі і знакавым для жыцця сабора дзеяч.

Цікавы факт: калі фарміравалі экспазіцыю выстаўкі з фондаў бібліятэкі, зразумелі, што некаторыя вельмі рэдкія кнігі дагэтуль знаходзіліся ў... агульным доступе. Гэта значыць, любы ахвотны мог прыйсці ў бібліятэку і па сваім чытацкім білеце замовіць арыгіналы выданых Гюго!

Але самым унікальным з'яўляецца першае ілюстраванае выданне знакамітага рамана «Сабор Парыжскай Божай Маці» Віктара Гюго 1836 года. Яно ўпрыгожана адзінацццю гравюрамі памерам у аркуш. Днямі выстаўку планавалі наведваць пасол Францыі ў Беларусі — спецыяльна, каб убачыць рэдкую кнігу.

Прадстаўлены на выстаўцы і іншыя выданні знакавага рамана, не менш цікавыя. Варта дадаць, што «Сабор Парыжскай Божай Маці»



зробленай французскім мастаком і літографам Нантэйлем.

Важна памятаць, што лёс знакамітага сабора на працягу стагоддзяў складалася па-рознаму. Ён неаднаразова разбураўся і адраджаўся нова. У XIX стагоддзі храм знаходзіўся ў такім дрэнным стане, што ставілася пытанне пра яго знос. Выратаванню храма ад разбурэння і здабыццю сусветнай славы шмат у чым паспрыяў акурат аднаіменны гістарычны раман Віктара Гюго. У 1841 годзе пачалася рэстаўрацыя сабора, якая доўжылася больш за 20 гадоў.

На выстаўцы ў Нацыянальнай бібліятэцы таксама можна убачыць прыгожыя эстампы сярэдніх XIX стагоддзя з відамі Парыжа, выкананыя мастаком і гравёрам Шарлем Мер'ёнам. Прадстаўлены і збор казаных «Канферэнцыі ў Нотр-Дам дэ Пары», складзены французскім каталіцкім прапаведнікам Лакардэрам, які ўваходзіў у склад кліру сабора Парыжскай Божай Маці. Выданне датуецца 1845 годам.



Кагосці па-свойму зацікавіць і кніга 1796 года Жана Жазэфа Ваде — «французскага народнага паэта, які першы ўвёў у паэзію грубыя, але моцныя і энергічныя выказванні прастараноддзя».

Такім чынам, на выстаўцы можна убачыць унікальныя матэрыялы, якія даюць уяўленне пра выгляд сабора ў XVIII—XIX стагоддзях. Гэта таксама і малюні інтэр'ераў сабора з карацінага альбома Напалеона Банапарта 1804 года, абрысы храма на карце Парыжа 1734 года і іншыя.

Выстаўка будзе працаваць да 30 красавіка. А паазней унікальныя кнігі трапяць у фонды спецыяльнага захавання.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Сапраўднасць роднага і блізкага

У выдавецтве «Беларусь» выйшаў альбом «Кастусь Качан. Жывапіс».

Кастуся Качана добра ведаюць аматары жывапісу, наведвальнікі мастацкіх выставак, розных вернісажаў. Пра мастака досыць часта пішуць. Хоць — і гэта відавочна — творца не дужа прыкладае да гэтай актыўнасці руку. Работы Кастуса Качана запамінальныя, досыць прыцягальныя, насычаныя моцнай энергетыкай, якую іначай як «гэта і ёсць Беларусь» і не назавеш. Пераконвае, што так яно на самай справе, і альбом «Кастусь Качан. Жывапіс». З уступным артыкулам да выдання выступае доктар мастацтвазнаўства, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Віктар Жук.

Пейзажныя памкненні мастака адлюстраваны настолькі выразна, рэльефна, настолькі пераканаўча, што адчуваеш уласную прысутнасць у абраных ім мясцінах. «Наваградка», «Мясцічка Мір», «Вясна ў Міры», «Вечар у Гальшанах», «Зімовы дзень у Шчорсах», «Вясна ў Пінску», «Вечар у Нясвіжы», «Вясна ў Івянцы», «Зіма ў Ракаве», «Мясцічка Ракаў», «Зіма ў Крэве», «Вечарам на Нёмане», «Вясна ў Солах», «Зіма ў Дзятлаве», «Зіма ў Іўі»... Мастацкая геаграфія Айчыны, адрасы мястэчак, вёсак, якія складалі і працягвалі складаць агульны ландшафт захадне-беларускіх зямель. Узіраючыся ў выявы, рэпрадукцыі багатых на колеры карцін, можна прыгадаць прозу Янкі Брыля, Вячаслава Адамчыка, Генрыха Далівоўча, дзе праз слова напоўніцу адлюстраваны каларыт шматвекавай гісторыі, сучаснасць жыцця людзей і паселішчаў. Але і без звароту да тэкстаў раманаў, апавяданняў, аповесцяў згаданых і іншых аўтараў, можна смела настрайвацца на дыялог з мастацкім светам Кастуса Качана. Жывапісец любіўна аглядае знаёмыя яму частку нашай бязмежнай пра прыгожасці краіны.

«Вясна ў Івянцы» (час напісання карціны — 2006 год), напрыклад, спалучае прыродны краявід з архітэктурным ландшафтам. Многія работы беларускіх мастакоў, якія прысвечаны тым ці іншым знакавым аб'ектам даўніны, сакцэнтаваны на самых помніках мінуўшчыны. У такіх карцінах «губляюцца» рачулі і алеі, пазабудзены прыцягальнасці азёры і лугавіны. Кастусь Качан імкнецца разгледзець увесь свет. Ён смела пашырае далёка, выбудовае кампазіцыю так, каб і нам было дадзена пайсці следам за мастаком. «Уначы выпай снег», «Талая вада», «Вечар» — гэта і настрой дня, і настрой жыцця ўвогуле. Мастак нагадвае пра сапраўдныя вартасці, пра тое, што вось ён — увесь свет! малы, і вялікі Свет — гэта сама Беларусь, адрасы, што побач, зусім блізка. Варта толькі выправіцца ў кароткую дарогу — і ў цябе ёсць шанец духоўна ўзбагаціцца, стаць вышэй за будзённасць.

Некаторыя старонкі альбома Кастуса Качана — рэпрадукцыі нацюрморты: «Антоняўкі», «Бэз», «Дзыхаўцы», «Папрыоўкі», «Саламяны каплюшкі»... І я адкрыццё, як чаканае свята — «Велікодны нацюрморт». Так і ўвесь альбом «Кастусь Качан. Жывапіс», падаарваны глядачам і чытачам, — яшчэ адно святочнае ўражанне ў праддзень Велікадня.

Кастусь ЛАДУЦЬКА.

БЕЛАРУСБАНК
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2019 г.

ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 1 апреля 2019 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинсагрупп»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 1 апреля 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Извещение о торгах (в виде аукциона)
Лепельский районный исполнительный комитет Витебской области объявляет открытые торги в форме аукциона о предоставлении права на заготовку и (или) закупку длиннопаго (узкопаго) рака (Astacus leptodactylus) на территории следующих водных объектов

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Повторный открытый аукцион № 63/19 по продаже административного помещения по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/1-7
Организатор аукциона: ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220115, Республика Беларусь, тел./факс: +375 (17) 256-61-35

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Работа Беларускай МВС — барометр для ўрада

Беларуская машынавыпрабавальная станцыя гатова стаць цэнтрам па ўкараненні дакладнага земляробства



Дырэктар Беларускай МВС Аляксандр ВАШЧУЛА — адзін з суаўтараў гэтай кнігі, выпушчанай пад эгідай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Карэспандэнт «Звязды» гутарыць з кіраўніком калектыву кандыдатам тэхнічных навук Аляксандрам ВАШЧУЛАМ.

— Калі летась Беларуска машынавыпрабавальная станцыя святкавала 70-годдзе, то былі агучаны лічбы, колькі праверана тэхнікі за ўвесь перыяд і за апошнія гады...

— За ўсю гісторыю выпрабаванняў ў нас прайшлі прыкладна дзесяць тысяч узораў сельскагаспадарчай тэхнікі — айчынай (савецкай, у прыватнасці беларускай) і замежнай. За апошнія чатыры гады — 1489. Дынаміка адчуваецца сур'ёзна.

— На каго з сучасных механічных памочнікаў аграрыяў вы хацелі б звярнуць увагу чытача?

— У першую чаргу на электратрактар, яго актуальнасць падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Выпрабаванні праводзяцца прыкладна сем гадоў, з перапынкамі, бо справа новая і задача не з простых. Безумоўна, гэта машына, якая дае магчымасць людзям, што сядзяць за рулём, адчуць сябе ў XXI стагоддзі. Ужо прынята рашэнне і ёсць адпаведнае даручэнне, каб работы на заводзе завяршыць у паскораным парадку. Спадзяюся, гэта прывядзе да станоўчага імпульсу, і вытворчасць такога трактара пачнецца. У ім прыменена арыгінальная схема механізмаў, што адрозніваецца ад усіх іншых, і перспектывы ў навінкі вялікія.

Яшчэ адна група машын, пра якую варта сказаць, — камбайны «Гомсельмаш». Тут відаць каласальны прагрэс. Гадоў 10—12 назад усе з завідамі глядзелі на замежныя камбайны «Клас» і прыкідвалі, ці рэальна нам дасягнуць такога ўзроўню. Але сёння наш айчыны камбайн ніколі не ўступіць. Выпрабаванні новага сямейства збожжаборачных і кормаўборачных камбайнаў прыносяць толькі радасць і задаволенасць. Прыемна за завод, які аказваўся здольны стварыць цэльную лінейку прагрэсіўнай тэхнікі.

Калі далей гаварыць пра наш кірунак дзейнасці, то прыняты, і ўступіў у дзеянне новы, 31-ы тэхнічны регламент патрабаванняў да трактараў і прычэпаў, ён кардынальна адрозніваецца ад рэгламентаў да іншай сельскагаспадарчай тэхнікі — у плане патрабаванняў да іх канструкцыі. Маецца на ўвазе пераход на больш уважлівыя выпрабаванні кампанентаў. Калі да гэтага ў сельскагаспадарчай

тэхніцы мы выпрабавалі машыну ў цэлым і давалі (ці не давалі) ёй дарогу ў жыццё, то тут павінен прайсці выпрабаванні кожны кампанент, а ўжо потым трактар у зборы. Адноўце розніцу, яна вялікая.

Выконваючы патрабаванні дакумента, мы выйшлі на новы для сябе від работ — выпрабаванні кабіны, што, дарэчы, аказалася камерцыйна выгаднай справай. Зараз такія сусветныя вытворцы, як «Джон Дзір», «Клас» і іншыя прывозяць нам свае кабіны на выпрабаванні. Гэта значыць, з намі цесна супрацоўнічаюць вытворцы трактараў з першай пяціцы. Думаю, тут ёсць элемент шырокага прызнання ў свеце. Летась мы выпрабавалі каля 40 кабінаў і працягваем перспектыву работу сёлета.

Гледзячы на гэта, да нас прыйшлі «Амкадор» і іншыя буйныя вытворцы. Звяртаюцца і невялікія прыватныя кампаніі (такія, як айчынная «Навінка», што робіць кабіны для шахтавых машын), іх многа. Раней яны былі як бы за межамі прававага рэгулявання, а ў сувязі з узрослым патрабаваннямі прыйшлі да нас. Зараз дзіўным здаецца, што мы раней не здагаваліся пра наяўнасць такой ёмістай нішы сусветнага рынку.

Над чым мы працягваем актыўна працаваць? Падалі дакументы на пашырэнне сферы акрэдытацыі па такім кірунку, як выпрабаванне катлоў. У савецкія часы ў нас была цэлая лабараторыя, яна пацярпела згарнула работу, мы адышлі ад гэтай тэматыкі. Зараз з'явіўся вялікі попыт на сертыфікацыю, а значыць, і

Пашукі для новага прыкладання сіл вядуцца на фоне традыцыйнай работы па выпрабаванні тэхнікі. Практыка мяняецца хутка, многія віды тэхнікі ўжо неактуальныя, яны здымаюцца з вытворчасці. І, здавалася б, колькасць выпрабаванняў павінна была б памяншацца. Але айчыныя вытворцы імкнуцца апераўтуна рэагаваць на новыя выклікі, на новыя запатрабаванні сусветнага і ўнутранага рынку, ствараюць новыя машыны, мадэрнізаваюць старыя, і работы ў нас, здаваецца, богу, не меншае.

На рынках маладых краін, якія развіваюцца, патрабаванне надта складанае і неадрагае тэхніка, таму прадпрыемствы машынабудавання вяртаюцца да надзейных, даўно абкатаных мадэляў, у якіх судносныя цаны і якасці выбудаваны з улікам інтарэсаў і магчымасцяў пакупніка. Мы аказваем усяляека садапейнічанне. Скажам, апошнім часам нашы машынабудавальнікі складаюць канкурэнцыю знакамітаму ўкраінскаму прадпрыемству «Чырвоная зорка», што вырабляе самую танную ў свеце сямлі. І мы выдаём сертыфікаты, якія адкрываюць дарогу таксама таннай, але якаснай беларускай прадукцыі на знешнія рынкі.

І ўсё ж у айчынным сельскагаспадарчым машынабудаванні найбольш бурны рост за апошнія пару гадоў наглядзецца ў вытворчасці малагабарытнай тэхнікі і вузлаў для яе. Актуальнасць адчуваецца і па колькасці дэклаарацый на ўвоз малагабарытнай сельскагаспадарчай тэхнікі, тут пагоду робіць Кітай

і Польшча. Яны па цане «забіваюць» уся. Але і ў нас у Беларусі некалькі вытворцаў маюць тэхнічныя ўмовы для вырабу такой тэхнікі, як правіла ў кааперацыі з кітайцамі, і прадаюць на расійскі рынак, ва Узбекістан, Туркменістан. Тут рост узруйна.

— Такім чынам, ці можна сказаць, што вы ўсё часцей ад ацэнкі асобных машын пераходзіце да ацэнкі тэхналагічных комплексаў, тэхналогій? Гэта прынцыповы момант.

— Укараненне сістэм дакладнага земляробства, сістэм навігацыі дазваляе перайсці да ацэнкі тэхналогій. Бо тады мы можам прывязаць эканоміку той ці іншай гаспадаркі да канкрэтнага поля і нават да канкрэтнай культуры. Тым больш што зараз сістэмы навігацыі сталі даступнымі па грашах.

— Важна іншае: рынак стаў насычаны сістэмамі кантролю за работай тэхнікі, прыйшлі новыя іх вытворцы, яны канкуруюць паміж сабой, і ў выніку кошт сістэм істотна знізіўся. І іх укараненне не звязана з вялікімі расходамі нават для сярэдніх

«Накопленыя кадрамі станцыі веда і шматгадовы вопыт можна было б выкарыстаць больш поўна, калі стварыць на нашай базе рэспубліканскі цэнтр па ўкараненні сістэм дакладнага земляробства».

гаспадарак. Той жа навігатор каштуе сто рублёў. Лічылік паліва каштуе больш, тысяч рублёў з лішкам, але калі ўзяць у разлік аб'ём саларыя, якая за змену праходзіць праз магутны трактар, то лічылік акупіць сябе вельмі хутка.

Раней на ўсю краіну быў адзін расходнамер паліва коштам 34 тысячы еўра... Можна ацаніць прагрэс у гэтай галіне.

І ўсё ж новыя сродкі вымярэння пры выпрабаваннях тэхнікі з'яўляюцца, іх кошт дастаткова высокі, і мы на гэтыя затраты ідзем, каб забяспечыць дакладнасць. Набываем дарагое вымярэннае абсталяванне, яго дастаткова далікатнае, скажам так, патрабуе высокай кваліфікацыі спецыялістаў. Наваўт запустыць з першага разу няпроста, запрашаем прадстаўніка завода-вытворцы.

— Ці можна гаварыць пра нейкую айчынную машыну, якая апошнім часам імкліва ўварвалася на рынку...

— Пакуль такой прарыўнай машыны за апошні час у нас няма. Хоць пэўныя навінкі ці мадыфікацыі з'яўляюцца. Той жа кам-

рыма, патрэбен час. Ад моманту стварэння першага ўзору да выхаду на знешні рынак МТЗ-80/82 спатрэбілася 14 гадоў. Менавіта столькі краіна адпрацоўвала тэхналогію і якасць гэтага трактара. І ўжо потым ён рэвалюцыйна выйшаў на знешні рынак і заваяваў іх. І генеральны канструктар трактарнага завода ў Францыі ўрачыста ўручыў ключы ад 500-тысячнага трактара французскаму фермеру.

— Што з газаматорнай тэхнікі, Аляксандр Уладзіміравіч?

— Камбайн на газавым паліве праходзіць вытворчыя выпрабаванні. Увосень мы праводзілі першыя ацэнкі. Сёлета разам з «Гомсельмашам» будзем займацца тэмай больш шчыльна. А на трактарах пакуль работы прыпынены, машыны вярнуліся на завод. Падрабязнасцяў не ведаю, мы імі пакуль не займаліся.

— Пры правядзенні выпрабаванняў чаму вы аддаеце перавагу, на што звяртаеце увагу перш за ўсё?

— На першы план заўсёды выходзіць праблема бяспекнасці. Машына перш за ўсё павінна быць бяспечнай. І яе святлосігнальнае абсталяванне; і пастаўленыя неабходныя агароджы — усё часткі, якія круцяцца, закрываюцца; і супрацьпадкатнае ўсталяванне ёсць, і гэтак далей. Даказана нам, што машына бяспечная, — тады ўсё астатняе вырашае эканоміка. Калі яна выконвае свае функцыі пры мінімальным затратах, значыць, машына атрымаеся.

— Тэхнічна аснашчасць станцыі паліпшаецца?

— Кожны год робіцца крок наперад у гэтым кірунку. Будзем ствараць сучасны стэнд для выпрабаванняў кабінаў, і гэта таксама крок наперад. Пастаянна мяняюцца самі патрабаванні да правядзення выпрабаванняў, удзяцца новыя, больш жорсткія параметры, я кажу пра тое. Пад гэта патрэбна абсталяванне адпаведнай дакладнасці. І трэба своечасова замяняць



Інжынер Аляксандр ВОУЧАК знаёміцца з вынікамі выпрабаванняў трываласці кабіны трактара.

падпісаны дагавор. Я таксама павышаў уласную кваліфікацыю ў Амерыцы на «Джон Дзір», паглядзеў, як працуюць іх выпрабавальнікі.

— Пазабоджэтных выпрабаванняў праводзіце шмат?

— Так, дастаткова шмат. У тым ліку атрымліваем заказы з-за мяжы. Прыемна, што нашу станцыю там ведаюць і нам давяраюць. Мы дастаткова шчыльна супрацоўнічаем з фірмай Basf па ацэнцы кампанентаў паліва. Гэта найбуйнейшы ў свеце выпрацоўшчык хімічнай прадукцыі. Яны праводзяць выпрабаванні прысадак, масел і гэтак далей, беларускія заводы з імі сфармавалі.

Працуем з вытворцамі камунікацыйнай тэхнікі па выпрабаванні кампанентаў. І кабінаў, пра якія я кажу, і цягава-счальных прыстасаванняў, сядзенняў і гэтак далей.

Большасць даільных устаноў на жывёлагадоўчых комплексах і фермах — ужо айчынай вытворчасці, хоць ёсць і імпортныя. Трэба толькі належным чынам іх эксплуатаваць. У нас працуе камп'ютарная праграма па кантролі за правядзеннем тэхнічнага абслугоўвання даільных залаў, час ад часу праводзім «кантрольныя работы» — ці выконваецца тэхналогія ўважліва і наколькі якасна. Грунтуючыся на скаргах гаспадарак, зрабілі спецыяльны стэнд для правяркі сасковай гумы на даільных устаноўках.

Нашы магчымасці дастаткова вялікія, жаданне працаваць у калектыве ёсць, заказы прымаем ахвотна.

— Ці можна сказаць, што станцыя ў пэўным сэнсе з'яўляецца барометрам для Міністэрства сельскай гаспадаркі і ўрада, бо, абяпіраючыся на ва-

шы пратаколы і справядзачы, яны могуць больш дакладна адсочваць тэндэнцыі ў аграрным машынабудаванні?

— Думаю, што так. У нас у дзвізе запісана «Мы забяспечваем незалежнасць і кампетэнтнасць». Гэта азначае, што на наш вынік не ўплываюць нейкія староннія фактары. Іменна так і стараемся працаваць. Абапіраючыся на навуку, падтрымліваючы сувязь з айчынным сельскагаспадарчым ВНУ. Мы ўзаемадзейнічаем з аграрна-тэхнічным універсітэтам, на станцыі працуюць філіялы дзвюх кафедраў БАТУ. Прыязджаюць студэнцкія групы, і мы, згодна з іх вучэбным планам, знаёмім будучыя спецыялісты са сваімі напраўкамі.

Накопленыя кадрамі станцыі веда і шматгадовы вопыт, у тым ліку і я былога філіяла Усеаграрнага інстытута павышэння кваліфікацыі Дзяржжамсельгастэхнікі СССР, і былой рэспубліканскай выстаўкі новай тэхнікі, можна было б выкарыставаць больш поўна, калі стварыць на нашай базе рэспубліканскі цэнтр па ўкараненні сістэм дакладнага земляробства. Каб навука людзей, як карыстаюцца гэтымі сістэмамі ва ўсім свеце і як карыстацца нам, бо патрэба ў гэтым стала надзвычай актуальнай. Міністэрства нас заўсёды падтрымлівае ва ўсіх нашых пачыненнях, спадзяёмся і на падтрымку гэтай ініцыятывы.

Ад рэдакцыі. Шчыра дзякуем за дапамогу ў падрыхтоўцы публікацыі намесніку дырэктара Беларускай МВС па выпрабаваннях Ігару Мікалаевічу Мацуцу.

Гутарыў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ. Здымкі Яўгена ПЯСЕЦКАГА. УНП 600068848.



выпрабаванне кацельнага абсталявання: на цвёрдым паліве, на газе, на вадкім паліве. Работу лабараторыі адрэалізі і чакане, калі атрымаем адпаведныя дакументы і прыступім да гэтай справы.

— А як здагадаліся вярнуцца да гэтай тэмы?

— Паспрабавалі правесці выпрабаванні двух катлоў, і пратаколы аказаліся настолькі ўдалымі, што ў Польшчы па нашых пратаколах выдалі дакументы на пацвярджэнне адпаведнасці, яны адкрылі вытворцу дарогу для пастаўкі ў Еўрасаюз. Для нас тое было нават крышачку нечаканым, хоць і прадказальным вынікам.

Яшчэ адзін шмататэмавы кірунак — тэхнічны рэгламент на электрамагнітную сумяшчальнасць. Гаворка ідзе пра ўстойлівасць камп'ютара ў кабіне магутнага трактара да чыста тэхнічных пераходаў — каб на яго не ўплывалі электрамагнітныя палі разнастайнага сучаснага абсталявання, размешчанага ў той жа кабіне. За кошт гэтага таксама будзем пашыраць нашу сферу акрэдытацыі.

Пашукі для новага прыкладання сіл вядуцца на фоне традыцыйнай работы па выпрабаванні тэхнікі. Практыка мяняецца хутка, многія віды тэхнікі ўжо неактуальныя, яны здымаюцца з вытворчасці. І, здавалася б, колькасць выпрабаванняў павінна была б памяншацца. Але айчыныя вытворцы імкнуцца апераўтуна рэагаваць на новыя выклікі, на новыя запатрабаванні сусветнага і ўнутранага рынку, ствараюць новыя машыны, мадэрнізаваюць старыя, і работы ў нас, здаваецца, богу, не меншае.

На рынках маладых краін, якія развіваюцца, патрабаванне надта складанае і неадрагае тэхніка, таму прадпрыемствы машынабудавання вяртаюцца да надзейных, даўно абкатаных мадэляў, у якіх судносныя цаны і якасці выбудаваны з улікам інтарэсаў і магчымасцяў пакупніка. Мы аказваем усяляека садапейнічанне. Скажам, апошнім часам нашы машынабудавальнікі складаюць канкурэнцыю знакамітаму ўкраінскаму прадпрыемству «Чырвоная зорка», што вырабляе самую танную ў свеце сямлі. І мы выдаём сертыфікаты, якія адкрываюць дарогу таксама таннай, але якаснай беларускай прадукцыі на знешнія рынкі.

І прытым мы сапраўды імкнемся вызначаць здольнасць машын працаваць у комплексе з іншымі, праводзім іх выпрабаванні ў тых ці іншых умовах з гэтага пункту погляду. Увоў і зараз выконваецца такая канкрэтная работа. З'явілася «мода»: некаторыя прадпрыемствы сталі набываць вялікія 12-метровыя сямлі. Спаліваюцца на тое, што ідзе ўзбуйненне гаспадарак. Навошта гэта рабіць пры дробнай кантурнасці палёў? Якім прадпрыемствам лагічна набыць такі аграгат? Мы «прыязалі» імпартаваць аграгат да комплексу машын і праводзім іх выпрабаванні адначасова з выпрабаваннямі айчынных 9-метровых сямляў і 6-метровага камбінаванага аграгата з увязкай да ўсяго набору палівавых работ на канкрэтным полі. У выніку гэта дазволіць зразумець, у межах якіх тэхналогій тая ці іншая машына знойдзецца сябе ў сістэме машын. Універсальных рашэнняў не існуе для кожнага поля, так што цалкам магчыма, што ў нейкай канкрэтнай сітуацыі сямля-гігант будзе сапраўды рэнтабельнай.



Вядучы інжынер Мікалай НАСКОВІЧ даследуе трываласць гумы даільнага апарата.



Выпрабаванне цягава-счальных прыстасаванняў сельгастэхнікі праводзіць інжынер Валерый БАГАЛЕПАЎ.

А ўвогуле машына павінна быць «убудавана» ў «сямя» тых ці іншых машын, для эфектыўнага рашэння вытворчай задачы. Зараз асобна ўзятая машына нікому не цікавая, яна павінна быць часткай сістэмы. І ацаніць эфектыўнасць машыны можна толькі як элемента тэхналогіі. Скажам, пад нармальны прэс-падборшчык патрэбны спецыяльныя касілі і гэтак далей. Я спадзяюся, думка зразумелая.

— Магчыма, за апошні час з'явіліся новыя метады кан-



Вядучы інжынер Мікалай НАСКОВІЧ даследуе трываласць гумы даільнага апарата.



Выпрабаванне цягава-счальных прыстасаванняў сельгастэхнікі праводзіць інжынер Валерый БАГАЛЕПАЎ.

байн для збору ягад, што растуць на кустах. Цвёрдай ягады, такой як шыпышына, глог. Ёсць самаходны, ёсць прычэпны такі камбайн. Гэта распрацоўка НПЦ па механізацыі сельскай гаспадаркі, абедзве мадэлі прапрацаваны, праходзілі выпрабаванні і паказалі сябе з добрага боку.

Але работы над нашай супер-тэхнікай вядуцца. Таму ж «Гомсельмашу» давядзецца яшчэ папрацаваць над новым суперкамбайнам. Прарыўныя мадэлі і камбайна, і трактара — будучы, работа над імі ідзе. Але паўто-

прыборнае абсталяванне, удасканальваецца канструкцыю стэндаў. На гэта скіраваны нашы намаганні ў апошнія гады. Атрымліваем падтрымку з боку буджэту і ўкладваем уласныя сродкі.

Асабліваю увагу звяртаем на падрыхтоўку спецыялістаў, бо лічым яе ключавым фактарам. Пасылаем сваіх людзей на вучобу ў Расію, Польшчу, там ёсць цудоўныя выпрабавальныя арганізацыі. Перад выстаўкай у Гановеры сёлета наведем выдатна абсталяваны нямецкі выпрабавальны цэнтр ДЛГ. Гэта, відаць, самы прасунуты ў свеце выпрабавальны цэнтр, у нас з ім



Інжынер лабараторыі механізацыі жывёлагадоўчых фермаў Максім ДЗЯДЗЮЛЯ каля стэнда выпрабаванняў даільнага абсталявання.



Загадчык лабараторыі бяспекі і эрганоміі сельгастэхнікі Яўген ПАЛІШЧУК і інжынер Алена МЕЛЬНІК даследуюць узровень вібрацыі пры кіраванні мотакультыватарам.

Прачытай — перадай другому: сумесны праект газеты «Звязда» і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Па слядах адной публікацыі



У ліпені 1944 года газета «Бальшавіцкая трыбуна», якую выдаваў Барысаўскі гаркам і райкам КП(б)Б, расказала сваім чытачам пра незвычайную пасылку. 18 ліпеня гараджане знайшлі скінутае з самалёта доўгае палатно з надпісам «Перадаць гаркаму ВКП(б). Бялае прывітанне грамадзянам Барысава ад лётчыкаў-барысаўцаў! М. Долін».

Побач у скрутку з гэтым ці то ручніком, ці то вымпелам быў знойдзены суправаджальны ліст: «Сёння, 18 ліпеня 1944 года, над вашым горадам пралятае авіяцыйная часць, якой за ўдзел у вызваленні горада Барысава прысвоена найменне «Барысаўскай». Мы лямці далей на захад бамбіць ворага на яго тэрыторыі. Заклікаем вас, дарагія таварышы, хутчэй аднаўляйце свой горад!»

А ў наступным нумары газета змясціла калектыўныя лісты ў адказ лётчыкам. Рабочыя чыгункі расказвалі пра свае поспехі ў аднаўленні чыгуначных зносінаў, а працоўныя калектывы ўсіх прадпрыемстваў горада дзякавалі вызваліцелям і бралі на сябе павышаныя абавязальнасці, каб хутчэй наладзіць мірнае жыццё ў Барысаве.

«Сокалы нашы баявыя! Ваша сардэчнае пісьмо, якое вы скінулі з самалёта, пралятаючы над нашым свабодным горадам, прачыталі тысячы працоўных Барысава. Яно ўспрынята як сягя вызвалення, як баявы заклік да канчатковай перамогі над подлымі гітлераўскімі занявольнікамі, да хутчэйшай адбудовы разбуранага гітлераўцамі горада. Карыстаючыся шчаслівым выпадкам, мы пішам вам адказ, пішам ад усяго сэрца, ад усёй душы. ...Нахнёныя вялікімі перамогамі слаўнай Чырвонай Арміі і вашым сардэчным прывітаннем і заклікамі, мы ўзяліся за адбудову нашага горада ўсімі сіламі, дружна і рашуча. У горадзе працуюць ужо ўсе дзяржаўныя і гаспадарчыя ўстановы. Адбудавана ў кароткі тэрмін і пушчана ў ход электрастанцыя лесакамінабна «Камінтэрн», працуюць ужо жасцяны цэх заводу «Металіст», швейная, абутковая і ганчарная майстэрні, завод газіраваных водаў. Кіпіць адбудовчая работа на ўсіх прадпрыемствах горада...» Гэты допіс даставілі адрасатам, падраздазна Дольна палявой поштай 49759.

Усяго дзве невялікія старонкі газетнага тэксту, а за імі — не толькі частка маштабнай наступальнай аперацыі «Баграціён», але і гісторыя жаночага авіяцыйнага палка і лётнай школы «раскоўцаў». Пра падрабязнасці гэтых падзей і пра тое, кім былі Долін (насамрэч Дольна) і Раскова, барысаўчане даведліся значна пазней, калі адшукалі адважных лётчыц палка пікіруючых бамбардзіроўшчыкаў.

Лётчыца-штурман Марына Раскова — адна з першых жанчын, якая атрымала званне Героя Савецкага Саюза і дабілася ў вярхоўнага камандавання дазволу на фарміраванне жаночых баявых часцей — трох авіяпалкоў, у тым ліку знакамітых «начных ведзьмаў».



Раскова першай з жанчын-лётчыц здзейсніла бесперасадачны авіяпералёт Масква—Далёкі Усход. Загінула ў студзені 1943 года.

Марыя Доліна — гвардыі капітан, намеснік камандзіра эскадрылі, адна з самых пазнаваемых герояў Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, удалыніца мноства баявых узнагарод, лётчыца, якая на пікіруючым бамбардзіроўшчыку Пе-2 здзейсніла 72 баявыя вылеты, скінула 45 тон бомбаў і ў шасці паветраных баях збіла тры нямецкія знішчальнікі. Гэта яна ў чэрвені 1944-га ўзаврала эшалон з боепрыпасамі на станцыі Орша, нанесла шэраг удараў па войску праціўніка ў вёсцы Зембін, падтрымлівала з паветра фарсіраванне Бярэзінскіх саветскіх войскаў, якія вызвалілі Барысаў. Нарэшце, гэта яна падпісала ліст да барысаўчанам. Хоць за

тую самавольную пасылку, дзеля якой лётчыца знізлася да рызыкаўнай вышыні, Дольна потым атрымала вымову ад начальства...

У 1974 годзе, напярэдадні 30-годдзя вызвалення Барысава і Мінска, у мясцовай сярэдняй школе № 17 вырашылі стварыць музей баявой славы 125-га гвардзейскага Барысаўскага бамбардзіровачнага авіяпалка. Збіраючы інфармацыю, першы дырэктар школы Іван Ермаловіч і кіраўнік гарадскога краязнаўчага музея Жанна Грэвіч звярнуліся ў Маскоўскі савет ветэранаў з просьбай дапамагчы знайсці ўдзельніка вызвалення Барысава. Уявіце сабе — знайшлі, завязалі перапіску, а потым і сустрэліся асабіста і пасябравалі.

На адкрыццё школьнага музея прыехала 10 аўтобусаў з гасцамі — прадстаўнікамі ўсіх воінскіх злучэнняў, якія прымалі ўдзел у вызваленні Барысава. Лётчыца, даведаўшыся, што з усіх кветак ім найбольш даспадобы рамонкі, сустрэла літаральна рамонак палкоў, а таксама з кіраўнікамі прысвечаных лётчыцам школьных музеяў Масквы, лінгваградскага Пушкіна, Саратава, аднекуль з Паўночнага Каўказа. Якраз бачыліся тады са штурманам Галінай Брок-Бяльцовай, якой зараз 93 гады, — на сёння яна апошняя, якая застаўся жыць з жанчын-пілотаў бамбардзіроўшчыкаў. Спадзяюся, яна ў добрым здароўі, і сёлета атрымаецца зноў сустрэцца.

З таго часу, даражы, з'явілася традыцыя — кожныя 5, 10 гадоў сустрэкацца ў святочныя дні на барысаўскай зямлі (хоць, канешне, з прычыны ўзросту і стану здароўя з кожным разам удзельнікаў гэтых сустрэч усё меней — у 2009 годзе змаглі прыехаць толькі двое).

У 1998 годзе музей рэканструявалі, а экспазіцыю перафармілі новай уласнымі сіламі, не патраціўшы ні капейкі бюджэтных грошай. Нават цэнтральныя вітрыны настаўнікі змайстравалі самі са школьных шыбаў.

Сёння ў нас больш як 990 экспанатаў у асноўным фондзе і больш як 160 у дапаможным — гэта асабістыя рэчы, фотаздымкі, карты і схемы, дакументы, копіі газетных публікацый і перапіска лётчыц з роднымі, невялікія відэаролікі, — праводзіць міні-экскурсію кіраўнік і захаваўніца музея Тамара Холіна. — Вось, глядзіце, парадны касцюм і асабістая лётная кніжка былога пілота авіяпалка Антаніны Рыгораўны Бондаравай, у дзювоцце Спільнай, сукенка лётчыцы — камандзіра экіпажа Алены Міронаўны Малоцінай (Кульковай), планшэт-сумка Аляксандры Сямёнаўны Воцінцавай. З 1956 года, акрамя Дня Перамогі, былія аднапалчанкі сустрэкаліся штогод 2 мая ў Маскве каля Вялікага тэатра. Мы трапілі на такую сустрэчу ўпершыню ў 1999 годзе. А ў 2017-м пабывалі яшчэ на адным вельмі цікавым мерапрыемстве: у расійскай сталіцы ўпершыню праходзіла міжнародная канферэнцыя з нашчадкамі лётчыц усіх трох жаночых авіяцыйных палкоў, а таксама з кіраўнікамі прысвечаных лётчыцам школьных музеяў Масквы, лінгваградскага Пушкіна, Саратава, аднекуль з Паўночнага Каўказа. Якраз бачыліся тады са штурманам Галінай Брок-Бяльцовай, якой зараз 93 гады, — на сёння яна апошняя, якая застаўся жыць з жанчын-пілотаў бамбардзіроўшчыкаў. Спадзяюся, яна ў добрым здароўі, і сёлета атрымаецца зноў сустрэцца.

Тамара Аляксандраўна прызнаецца: нягледзячы на тое, што па спецыяльнасці яна настаўнік біялогіі, за шмат гадоў даследчай працы, сустрэч і размоў з ветэранамі настолькі паглыбілася ў тэму Вялікай Айчыннай вайны, што часам змяняе калег — выкладчыкаў гісторыі. «З кожнай сустрэчы, пасля кожнай размовы мы прывозілі нейкія новыя дэталі і ўражанні, якія дапаўняюць карціну баявога шлуху палка, і мы можам расказаць шмат цікавага ўжо цяперашнім дзецям. А іх, вярцеце, «чапляе» гэта тэма і яны прыходзяць на экскурсію не для галачкі: дзеці задаюць мноства самых розных пытанняў, пішучы потым даследчыцкую работу, — запэўнівае кіраўнік музея.

Яе вопыт паказвае: самая ўражальная экспаната — зусім не асколкі снарадаў ці фрагменты зброі, не лётнае абмундзіраванне, не схемы авіяўдару, а звычайныя, асабістыя рэчы. Вось, напрыклад, ліст, перададзены сяброўкамі лётчыцы Любы Губінай, — яго напісаў напярэдадні вызвалення Севастопалі іспанскі лётчык, з якім дзяўчына пазнаёмілася падчас работы ў Батайскім

лётным вучылішчы. Лётчык загінуў, яшчэ не ведаючы, што каханая таксама не ўбачыць яго апошняе прывітанне — ліст прыйшоў у полк пасля смерці Лобы, але словы — простыя і адначасова пранізлівыя: «Нават мёртвым я буду працягваць жыць і кахаць... калі народзіцца сын, назаві яго маім імем», — кранаюць дагэтуль. Падчас школьных экскурсій захаваўніца музея дае прачытаць гэты ліст усьлях кама-небудзь з хлопцаў, і старшакласнікі не могуць стрымаць слёз.

Сціскае горла і ў тых, хто даведваецца пра гібель самой Лобы ўвосень 1943-га: пры падлёдзе да Оршы ў самалёта быў пашкоджаны матор, бамбардзіроўшчык застаўся без прыкрыцця знішчальніка і стаў лёгкай здабычай для ворага, а таму Лоба як камандзір звяна загадала экіпажу пакінуць самалёт. Стралок-радыст выскачў з парашутам, а штурман Каця Батухіна зачэпілася лямкай за турэль кулямёта. Камандзір вярнулася, ірванула — і сяброўку сарвала паветранай пільню, а вось Лобе для скачка ўжо не хапіла вышыні, яна разбілася. Кацярына Батухіна прайшла да канца вайны, служыла ў літоўскай Панаевежысе, а потым перавялася за мужам у Слуцк і нарэшце ў Віцебск. Сын лётчыцы, які жыве ў Мінску, прызнаўся, што ўпершыню пачуў гэта гісторыю толькі тры гады таму ад супрацоўніка музея: «Атрымліваецца, мы нарадзіліся і жылі ўм тры толькі дзякуючы подвигу мамінага камандзіра...»

— Ведаецца, з першай сустрэчы з лётчыцамі (а ім тады было, як зараз мне, гэтаму да 60) уразіла іхняя шчырасць і сціпласць, адсутнасць гэткага гэтагага пафосу, — расказвае захаваўніца музея. — Пытаюся: няўжо не страшна было? Канешне, адказваюць, баяліся, яшчэ як. Але калі ты на баявым заданні і адчуваеш адказнасць за жыццё іхніх саветскіх людзей, страх адыходзіць... Мабыць, з-за гэтай неверагоднай адказнасці Лена Малоціна, якую ў бітве за Дзвінск раніла ў живот, чатыры разы страчвала прытомнасць, але не пакінула самалёт і паспяхова пасадзіла яго. Пры гэтым свой учынак яна не разглядала як героічны, ізноў рвалася на фронт. Яна памерла, не дажыўшы ўсяго два гады да 100-гадовага юбілею, але да апошніх дзён захоўвала ясны розум і моцны дух і яшчэ паспела злятаць у ЗША на сустрэчу з амерыканскімі жанчынамі-пілотаў, удзельніцамі міжнароднага саюза «Авіятрыса». Адчуваючы іх неверагоднае жыццёлюбства, унутраную чалавечнасць, я сама перагледзела многія рэчы ў жыцці. Ну, скажыце, як можна скардзіцца на ўзрост ці здароўе, калі 90-гадовая лётчыца, як маладзенькая, лезе на драбінкі, каб дастаць нейкія цікавыя фотаздымкі, і толькі адмахваецца: «Ды не трэба мне дапамогі, я сама з усім спраўляюся!»

...Ліпень 1944-га. Усяго дзве маленькія старонкі газетнага тэксту. Бачыце, як многа змясцілася між радкоў?

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Барысаў — Мінск.

К@НТЫНЕНТЫ

КРЫВАВЫ КРАСАВІК КАЛОМБА

Днямі Шры-Ланка міжволі стала насамрэч асноўнай болейай кропкай свету. Сталіца астраўной дзяржавы ў мінулы нядзелю ператварылася ў сапраўднае крывавае пекла. У Каломба практычна адначасова ў розных месцах прагмылілі восем выбухаў. Тры — у храмах падчас велікодных службаў, яшчэ тры — у дарагіх гатэлях. Таксама выбухнула каля сталічнага заапарка і ў раёне Дзмотагада. Загінула больш чым 250 чалавек, каля паўтысячы атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Адказнасць за тэракты ўзяла на сябе групоўка «Ісламская дзяржава». У іх паведамленні ўказана, што мэтай тэрарыстаў былі хрысціянне і грамадзяне краіны, якія ўваходзяць у кааліцыю па барацьбе з «Ісламская дзяржава».



СІНГАЛЫ І ЛАРАКАЛА

Амаль тры чвэрці насельніцтва Шры-Ланкі — сінгалы, і пераважнай большасці — будысты школы Тхеравада, найстарэйшай з цыпер існуючых. Абапіраюцца яны на Паліійскі канон — звод святых тэкстаў, якія, па версіі вернікаў, належаць Буды, а на думку даследчыкаў, з'яўляюцца іх наступным рэдактурай. Кансерватызм ланкійскіх будыстаў — адна з прычын іх непрымірымага стаўлення да тамілаў. Самі тамілаў рэдка ўдзельнічалі ў нападках на індустыяў, але прапагандавалі іх і апраудвалі. Цяпер, калі «тыгры» разгромленыя, шэраг кансерватыўных будыскіх манахаў бачаць пагрозу «традыцыйнаму ўкладу» з боку мусульманскай абшчыны, якая павялічваецца. Хрысціянская абшчына ім таксама рэзка не падабаецца, але асноўны акцэнт зроблены ўсё ж такі на ісламе. Падзейя, якая выклікала выбухны рост нецярпімасці, можна лічыць знішчэнне талібаўскіх тысячгадовых статуяў Буды ў Афганістане ў 2001 годзе.

Цяпер ядром радыкальнага будыскага нацыяналізму з'яўляецца арганізацыя «Боду бала сена» («Армія будыскай сілы»), яе найбольш вядомым прадстаўніком — манах Галадаатэ Гнанасара, які выступае за поўную забарону Карана на тэрыторыі Шры-Ланкі. Іх ідэалогія — непрыманне любові рэлігіяў на Шры-Ланцы, за выключэн-

Чаму выбухнула Шры-Ланка?

ларакала (адметна, словы ларакала і мусульманін нярэдка ўспрымаюцца ланкійцамі як сінонімы). Часткова яны гавораць на тамільскай, часткова — на сінгальскай мовах. Пры гэтым маюць уласныя традыцыі, разбегныя з традыцыямі іслама: напрыклад, род ларакала вядзецца па жаночай лініі, а да традыцыйных заняткаў адносіцца ліхварства.

У ланкійскай гісторыі рэлігійнага экстрэмізму і вайны ўсіх з усімі ларакала, як правіла, адводзілася роля ахвяр тамілаў і радыкальна настроеных будыскіх манахаў. Самі маўры не праяўлялі асаблівай цікавасці да тэрарыстычнай дзейнасці, але відавочна, што навіны пра ганенні на іх трапілі ў зону ўвагі транснацыянальных ісламскіх груповак. На Шры-Ланцы было створана ўласнае падраздзяленне «Ісламская дзяржава», або ліквідацыі аднаго з лідараў яюга афіцыйны Каломба абвясціў у пачатку гэтага года.

КАНКРЭТНАЯ ПАГРОЗА

Вядома, цяперашняя сітуацыя на востраве далёкая ад стабільнай. Па апошніх звестках, тэрарысты рыхтавалі другую серыю нападаў — ужо на пахаванні ахвяр выбухаў. Пра гэта паведаміў тэлеканал CNN. У краіне падоўжылі канфліктныя гадзіны. На Шры-Ланцы пануе атмасфера трывогі, адзначае vesti.ru. Паліцыя не паспявае адказаць на званкі аб падзаразных суб'ектах і безгаспадарных прадметах. З'яўляюцца паведамленні аб кантраляваных выбухах: спецслужбы спрабуюць вокамігненна



рэагаваць на пагрозы. Часам — не без карысці. У прыгарадзе Каломба знішчылі ўзрыўчатку, а ў самым горадзе, каля кінаатэатра — атачаныя, які быў пакінуты без нагляду.

«Цяпер ёсць вялікая нявызначанасць, таму што смяротнікі могуць знаходзіцца дзе заўгодна — сярод нас. Але я веру, што сілавікі змогуць узяць сітуацыю пад кантроль», — заявіў мэр Каломба Розі Сенанаяке. Улады не спяшаюцца супакоіць людзей паведамленнямі аб тым, што небяспека мінула: па звестках разведкі, на тэрыторыі вострава дагэтуль могуць знаходзіцца тэрарыстычныя групы, гатовыя да нападу.

Прачытаў у расследаванні няма, заўважае vesti.ru. Хіба што — дэталі, якія толькі дадаюць пытаньняў. Па інфармацыі мінабароны і МУС Шры-Ланкі, арганізатары серыі выбухаў — людзі адкаваныя і нябедныя. Некаторыя — навучнікі са мяжой. «Мы ведаем, што адзін з баевікоў праходзіў навучанне ў Вялікабрытаніі, затым — у магістратуры ў Аўстраліі, а вярнуўся ў Шры-Ланку», — адзначаў міністр абароны Шры-Ланкі Рува Віджэвардэна. «Па звестках крымінальнага вышуку, да выбухаў датычныя 9 тэрарыстаў-смяротнікаў. Прычым, сярод іх ёсць адна жанчына», — дадаў прадстаўнік паліцыі Шры-Ланкі Рувен Гунасекара.

Злучанае Каралеўства, як мяркуюць спецслужбы, магло стаць адпраўной кропкай у радыкалізацыі будучага тэрарыста. А аўстралійскі след, нібыта, можа паказаць на сувязь з нядаў-

німі тэрактамі ў мячэцях Новай Зеландыі, бо бойно распачаў менавіта аўстраліец. Зрэшты, у самой Новай Зеландыі лічыць выбухі на Шры-Ланцы помстаю за расстрэл мусульман у Крайстчэрчы не спяшаюцца. «Я бачыла гэтыя справаздачы. Але мы не атрымлівалі якіх-небудзь пацверджанняў таго, што было сказана ўладамі Шры-Ланкі. Я разумю, што яны знаходзяцца на пачатковым этапе расследавання, але ў цяперашні момант мы не бачым ніякай сувязі», — заявіла прэміер-міністр Новай Зеландыі Джэнін Ардэрн.


Каб дадаць стымуляў у пошучу выканаўцаў, прэзідэнт Шры-Ланкі ініцыяваў чыстку свайго атачэння: у адстаўку адпраўлена сакратар мінабароны і кіраўнік нацыянальнай паліцыі, пасля таго, як выявіліся, што, як мінімум, тры чыноўнікі самага высокага ўзроўню ведалі аб нападках, якія рыхтуюцца, і наўмысна ўтойвалі гэтую інфармацыю. «Безумоўна, гэта промах спецслужбаў і ўрада, і мы павінны ўзяць на сябе адказнасць за гэта, палкоўкі, калі б звесткі разведкі патрапілі ў патрэбныя рукі, можна было б пазбегнуць трагедыі. Або, прынамсі, мінімізаваць шкоду», — заявіў міністр абароны Шры-Ланкі Рува Віджэвардэна.

На гэтым фоне найбуйнейшая трыператарыя шэрагу краін адмовілася ад продажу пуцэвак

Захар БУРАК.

Велікодныя перапелы

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 3. Колькасць дзён ад Вялікадня да Радаўніцы. 9. Лічылася: адкуль на Вялікдзень дэме ... — адтуль будзе дэзмучь усё лета (прыкм.). 10. Курачка бычка нарадзіла, а парсочок ... знёс (жарт). 11. Дрэвы, пасаджаныя каля дарогі. 14. На чужой старане і жук ... і старая баба — маладзіца (прыкм.). 15. Рамка. 16. Атмасферныя ападкі: лічылася, каб засцерагчы ніву ад ... , косткі з асвечанага мяса з велікод-нага стала трэба закапаць у жыце. 19. Была б ... — будзе мяса і шчацінка (прыкм.). 20. Юры з расой, а ... з сяўбой (прыкм.). 21. «Наперад па ... ! Хай злое ўсё дрогне, // Вясна ўжо на свеце, — Хрыстос уваскрос!» З верша Я. Купалы «Вялікдзень». 22. Спартыўныя спаборніцтвы. 23. Тое, што ўжываецца для ўгнаення глебы. 24. Напрамак ліній дарогі. 27. «Велікодныя ... ». Апа-вяданне З. Бядулі. 31. Моцны алкагольны напітак; каб усыпляць ведзьмароў, у ... кідалі стоўчаныя скарынькі ад асвечаных велікодных булак. 33. Вучы ... , вучыся ў на-рода (прыкм.). 34. Бабовая расліна; яе раілі сеяць на Чырвоную (Велікодную) пятніцу. 35. Упрыгожанне, якое жанчыны носяць на шыі.



ПА ВЕРТЫКАЛІ: 1. Царкоўны ... Лічылася, што на Вялікдзень ад яго абуджаюцца пасля зімы пчолы, пачынаюць спяваць птушкі. 2. У ... дрэў не возяць (прыкм.). 4. Нябеснае цела. 5. Багата ... кветкамі, а во-сень палеткамі (прыкм.). 6. Верхні слой скуры пладоў цытрусавых. 7. Паспрачалася за ..., а ў мяху — смех (прыкм.). 8. Сухі марац, мокры май — будзе ... і каравай (прыкм.). 12. ..., Вялічка, Паска; адна з назваў Вялікадня. 13. Назва валачобнікаў, якія на першы дзень Вялікадня хадзілі і спявалі, жадалі селяніну плёну на ніве, здароўя. 17. Падзен-не капель талага снегу са стрэх, дрэў. 18. Дружынае хваляванне. 24. Майская ... галоднага накорміць (прыкм.). 25. ..., або гушкалка, калы-

ханка; звычай гушкацка на ... асаб-ліва быў пашыраны на Вялікдзень. 26. Той, хто вядзе аскетычнае жыццё. 28. У красавіку ... ў стагах прэе (прыкм.). 29. Шост для абазначэння мякы. 30. Вясны дзень ... корміць (прыкм.). 32. Красавік з вадою — ... з травою (прыкм.).

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
 ханка; звычай гушкацка на ... асаб-ліва быў пашыраны на Вялікдзень. 26. Той, хто вядзе аскетычнае жыццё. 28. У красавіку ... ў стагах прэе (прыкм.). 29. Шост для абазначэння мякы. 30. Вясны дзень ... корміць (прыкм.). 32. Красавік з вадою — ... з травою (прыкм.).

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

Замор'е

ШАШЛЫКІ НА МІЛЬЁНЫ ЕЎРА

У італьянскай правінцыі Кома на двух 22-гадовых студэнтаў ускла-лі адказнасць за лясны пажар. Ім давядзецца кампенсаваць на-несены ўрон, паведамляе BBC News.




Пажар у раёне гары Монтэ-Бер-лінгера пачаўся 30 снежня 2018 года, бушаваў некалькі дзён і знішчыў каля 1000 гектараў лесу. Праваахоўныя органы высветлілі, што агонь рас-паўсюдзіўся ад ляснога доміка, дзе адпачывалі двое маладых людзей. Меркаванай прычынай узгарання былі вуглі, на якіх хлопцы смажылі мяса. Абодвух студэнтаў прызналі вінаватымі ў пажары. Кожнага з іх аштрафуюць на 13,5 мільёна еўра. Гэтая сума была разлічана на падста-ве плошчы спаленага лесу і прадпі-санага законам спанання за пашко-джанне аднаго квадратнага метра. Таксама вінаватым прызнаны дзед аднаго са студэнтаў, якому належаў лясны домік.

Адзін са студэнтаў заявіў, што глы-бока смуткуе з прычыны пажару, але мяркую, што агонь распаўсюдзіўся адразу з некалькіх месцаў. Паводле яго слоў, яны з сябрам адразу выкліка-

лі пажарных і спрабавалі патушыць по-льмя. «Нас зрабілі казаламі адлушчэння з-за пажару, які нельга растлумачыць. Насамрэч, ахвяры тут мы», — сказаў малады чалавек.

ТАКСІ ПАСЛА ВЕЧАРЫНКІ... У ІНШАЕ ГРАФСТВА

У Лондане дзяўчына, якая зна-ходзілася ў невярарозым стане, замовіла таксі дадому, але забы-лася памяняць адрас. Яна праеха-ла 321 кіламетр, перш чым зразу-мела сваю памылку, паведамляе газета The Sun.



25-гадовая Хелена Драйдэн прапу-сціла апошнюю электрычку да Гілфр-да, што знаходзіцца за 43 кіламетры ад брытанскай сталіцы, і вышляла выклікаць таксі. Але будучы п'янай, дзяўчына заснула на заднім сядзенні аўто і зусім забылася аб тым, што яе дамашні адрас у мабільнай прагра-ме пазначаны як Ньюкасл, графства Тайн-энд-Уір (454 кіламетры ад Лон-дана) — там размешчаны ўніверсітэт, дзе вучылася Хелена.

Драйдэн усвядоміла сваю памылку толькі пасля таго, як кіроўца ўда-чалі: ці ўпэўнена яна, што хоча ехаць у Ньюкасл. Дзяўчына растлумачыла сітуацыю, пасля чаго кіроўца развар-нуўся, не даехаўшы 120 кіламетраў да пункту прызначэння.

КОСТКУ ДАСТАЛА, ЛЫЖКУ ПРАГЛЫНУЛА

Са стравальнай сістэмы жыхар-кі кітайскага горада Шэньчжэнь, што ў правінцыі Гуандун, дасталі 13-сантыметровую металічную лыжку, паведамляе выданне AsiaOne.



Жанчына праглынула сталовы пры-бор, калі спрабавала з яго дапамогай дастаць рыбную костку, што захрасла ў горле. Яна бошлы за тыдзень не звяр-талася ў шпіталь, бо лыжка ў жываце не выклікала ні болю, ні дыскамфорту. Толькі на дзясяты дзень пасля здарэн-ня жанчына вырашыла ўсё ж праве-рыцца. Лыжку вывялі і вынялі — уся працэдура заняла дзевяць хвілін. Ад-нак, заўважылі медыкі, калі б лыжку своечасова не дасталі, магло пачацца ўнутранае кровацячэнне.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

Будзь у курсе!

У ЛЕСЕ НАРАДЗІЛАСЯ, НА ДВАРЭ ЗАРАЗ ЖЫВЕ

Як выключыць дрэва ў лясным насаджэнні для азелянення пры-ватнага падворка? Міністэрства лясной гаспадаркі выступіла з ін-фармацыяй для грамадзян адносна магчымасці такога адабрання дрэў у лясных насаджэннях для азелянення прыватных двараў.

Парадак адабрання дзікарослых раслін прадугледжвае канфіскацыю іх на бязвыплатнай аснове. Датчыныца працэдура раслін, што растуць на землях ляснога фонду і могуць быць выкарыстаны грамадзянамі ў якасці пасадкачнага матэрыялу для азелянення і добраўпарадкавання. Адабранне наводзіцца ў прысутнасці службовых асоб дзяржаўнай ляс-ной аховы на:

- участках ляснога фонду, прызначаных для правядзення іншых вые-чак (судальныя санітарныя; высечкі лесу, якія праводзяцца пры пракладцы кварталных прасек, стварэнні супрацьпажарных разрываў і іх утрыманні; высечкі дрэў на пастаянных лесанасенных плантацыях; высечкі лесу пры расчысцянні ад лясных насаджэнняў участкаў ляснога фонду для будаўніц-тва дарог, інжынерных камунікацый, іншых лінейных збудаванняў, пошуку і разведкі карысных выкапняў і іншых рэсурсаў нетраў);
- кварталных прасеках і супрацьпажарных разрывах.

У Мінлягасе звяртаюць увагу, што канкрэтныя месцы канфіскацыі дзікарослых раслін вызначаюцца лясгасамі. Азнаёміцца з пералікам можна пры звароце ў лясгас або лясніцтва.

ЗЛАВІЎ — ВЫПУСЦІ

У краіне абвешчаны рэспубліканскі конкурс «Найлепшы адлушча-ны рыбалоўны трафей года».

Яго арганізатарам выступае Беларускае таварыства паляўнічых і рыбалоў. Удзельнікі спаборніцтваў павінны быць правадзейнымі членамі Бела-рускага таварыства паляўнічых і рыбалоў. У конкурсе дзевяць наміна-цый — па розных відах рыб (з указаннем трафейных памераў): найлепшы трафей шчупака — прымаецца на конкурс ад 65 сантыметраў, лясца — ад 40 сантыметраў, язя (галаўня) — ад 35 сантыметраў, ліня — ад 30 сан-тыметраў, белага амура — ад 70 сантыметраў, сазана (карпа) — ад 50 сан-тыметраў, жэраха — ад 60 сантыметраў, судака — ад 60 сантыметраў, сома — ад 100 сантыметраў, акуня — ад 35 сантыметраў.

Для удзелу неабходна падаць заяву ў адвольнай форме з указаннем кантактных даных заяўніка; копію членскага білета Беларускага тава-рыства паляўнічых і рыбалоўцаў з адзнакай аб выплаце штогадовых член-скіх узносаў; інфармацыю аб трафеі (месца і дата вылаву, памер трафея, снасць і іншае); фатаграфіі злоўленай рыбы на фоне металічнай лінейкі (рулеткі) і рыбалоўца з трафеем. Пры гэтым дзелены лінейкі (рулеткі)

павінны быць бачныя. Таксама трэба даць відэамацэрыял, які пацвярджае, што жывую рыбу адпусцілі ў вадаём. Пры гэтым відэа павінна беспера-пынна ахопліваць панараму рыбалоўных угоддзяў, перыяд ад пачатку вымярэння да таго моманту, калі рыбак адпусціў рыбу.

Заяўкі на ўдзел, фота- і відэамацэрыялы прымаюцца да 31 жніўня ў электронным выглядзе на e-mail: ohot_boog@mail.ru альбо дастаўляюцца па адрасе: г. Мінск, зав. Калініна, 16 (Рэспубліканскі савет Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў). Рыбалоўцы, якія перамаглі ў кожнай з намінацый (за выключэннем намінацыі «Найлепшы трафей сома»), ўзнагароджваюцца дыпламам, медалём і грашовай прэміяй у памеры 15 базавых велічынь. Пераможца ў намінацыі «Найлепшы трафей сома» ўзнагароджваецца дыпламам, медалём і грашовай прэміяй у памеры 20 базавых велічынь.

КАБ ПАЗБЕГНУЦЬ БЯДЫ З АГНЁМ У ЛЕСЕ

У Беларусі — пажаранебяспечны сезон. У гэты перыяд асабліва асцярожным варта быць з агнём у лесе. Як не дапусціць бяды? Міністэрства лясной гаспадаркі нагадала аб элементарных пра-вілах паводзінаў з агнём у лесе.


1. Не кідайце цыгарэты, недакуркі, запалкі, не пераканаўшыся, што яны надзейна патушыліся.
2. Не разводзьце вогнішчы на захлапленым месцы, сярод густой су-хой травы, на сухой мохавай падушцы — папярэдне ачысціце месца для вогнішча, прыбярэце з яго ўсе раслінныя рэшткі.
3. Не разводзьце вялікі агонь блізка да хмызнякоў, пад кронамі дрэў, у сухім травасці.
4. Пры моцным ветры загарадзіце вогнішча ад ветру натуральнымі або штучнымі пераходкамі (вывернутымі камялямі дрэў, камянямі і іншым).
5. З асаблівай асцярожнасцю выкарыстоўвайце ў якасці паліва пароды дрэў, якія даюць пры згаранні шмат іскры. Змешвайце ў вогнішчы гэтыя пароды з іншымі, якія не даюць шмат іскры.
6. Рабіце вогнішча кампактным, на невялікім участку, не расцягвайце яго па плошчы.
7. Не пакідайце вогнішча без нагляду на працяглае час.
8. Не дадавайце ў вогнішча новых доўгіх і тоўстых дрэў прыкладна за паўгадзіны да канчатковага сыходу з лесу, каб у ім не заставалася буй-ных галавешак, якія цяжка тушыць і якія могуць доўга тлець без праявы вонкавых прыкмет.
9. Сыходзячы ад вогнішча зусім, старанна загасіце яго. Калі блізка ёсць крыніца вады — заліце ўсе буйныя галавешкі паасобку, аддзяліўшы іх ад вогнішча і паклаўшы побач з ім. А вогнішча з рэшткамі поплу заліце дадаткова, памешваючы яго пры гэтым палкай, каб яго лепш прамок-ла. Калі вады недастаткова, закапайце вогнішча зямлёй, паліце зверху вадой, акапайце месца канаўкай.

Сяргей РАСОЛКА.


27 КРАСАВІКА



1550 год — у мястэчку Мір (цяпер Карэліцкі раён) завяршы-лася будаўніцтва царквы базільянскага манастыра (цяпер — Мірская Траецкая царква) — помніка культуры архітэктуры. Ахоўваецца дзяржавай.




1580 год — у Полацку заснаваны езуіцкі калегіум (снаваў да 1812 года), першым рэктарам яко-га стаў будучы рэктар віленскай акадэміі — Пётр Скарга.



1604 год — нарадзіўся Гіём Баллан, француз-скі картограф. У 1630—1648 гадах служыў у войску Рэчы Паспалітай у чыне капітана артылерыі. Стварыў карты тэрыторый сучасных Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны. У карце «Вялікае Княства Літоўскае і Беляя Русь» ўпершыню назва «Беларусь» вынесена ў заглавак.



1849 год — 170 гадоў (па старым стылі) з дня нарадэння (г. Слуцк) Вітольда Карлавіча Цэрэскага, вучонага-астранома, прафесара Маскоўскага ўніверсітэта, члена-карэспандэнта Пецярбургскай акадэ-міі навук. Скончыў Слуцкую гімназію і паступіў у Маскоўскі ўніверсітэт. Пасля яго заканчэння працаваў на пасадзе астранома-назіральніка ў астранамічнай абсерваторыі гэтай навукальнай установы. У 1890—1916-м — дырэктар абсерваторыі. В. Цэрэскі быў заснавальнікам маскоўскай школы фотаметрычнага, адным з першых даследчыкаў, якія вызначылі зорную велічыню Сонца. Некаторыя наву-ковыя працы вучонага прысвечаны вывучэнню метэораў. З 1895 года па яго ініцыятыву пачалася сістэматычнае фатаграфаванне неба. Памёр у 1925 годзе.



1930 год — у Гомелі ўведзены ў дзеянне завод сельскагаспадарчага машынабудавання («Гомсельмаш»).



1930 год — нарадзіўся (г. Мінск) Май Вольфа-віч Данцыг, беларускі жывапісец, педагог,




заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, народны мастак Беларусі. Сярод работ: карціны «Цішыня», «Мая Лагой-шчына», «Віцебск — радзіма Шагала». З твораў ману-ментальнага жывапісу — мазаічнае панно ў кінатэатры «Партызан», мазаіка ў гасцініцы «Юбілейная». Твор-часць вызначае яркая індывідуальная манера, асноўнымі рысамі якой з'яўляюцца эпічныя, манументальна-аб-агульненыя трактоўкі формаў, экспрэсіўнасць калю-ровых рашэнняў, глыбіня псіхалагічных характарыстык. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі. Памёр у 2017 годзе.




1792 год — створана Таргавіцкая канфедэрацыя — саюз маг-натаў і шляхты Рэчы Паспалітай, якія выступілі супраць расшэння Чатырохгадова-га сейма 1788—1792 гадоў і Канстытуцыі 3 мая 1791 года; канфедэраты звярнуліся




па дапамогу да Расіі.



1908 год — адкрыліся ІV летнія Алімпійскія гульні ў Лондане (Вялікабрытанія). Алім-піяда праходзіла з 27 красавіка да 31 кастрычніка 1908 года. Першалачаткова сталіцай летніх Алімпій-скіх гульняў быў абраны Рым. Аднак планы змяшала вывяржэнне вулкана Везувія ў 1906 годзе, ад якога моцна пацярпел італьянскі горад Неапаль. Вырашыў-шы, што аднаўленне Неапалі стане і без таго моцнай на-грузкай на бюджэт дзяржавы, прэм'ер-міністр Італіі Джавані Джаліці выступіў супраць правядзення Гульняў у Рыме. У выніку ў МАКА засталася ўсяго два гады (гэта вельмі невялікі тэрмін), каб знайсці новае алімпійскае сталіцу. Ёю і стаў Лондан, Гульні ў якім прымаркавалі да буйной Франка-Брытанскай вайны. У іх прынялі ўдзел 22 каманды і 2008 спартсменаў (больш, чым на ўсіх па-пярдніх Гульнях, разам узятых). Алімпіёнскія разыгралі паміж сабой 110 камплектаў медалёў з 22 відаў спорту. У іх ліку — акадэмічнае веславанне, бокс, барацьба, ве-лоспорт, воднае пола, футбол, хакей на траве, парусны спорт, пола, рэгібі і іншыя.



1927 год — нарадзіўся Яўген Аляксандравіч Маргуноў, савецкі акцёр кіно, заслужаны артыст РСФСР. Сябраў экскантрычнаю роллю Бывалага ў камедыях рэжысёра Л. Гайдая. Здымаўся ў фільмах «Дайце кнігу скаргаў», «Сем старых і адна дзяўчына», «Тры таўстунь», «Кайкаскае палоніцца» і іншых. Па-мёр у 1999 годзе.



1974 год — ад перона Яраслаўскага вакзала ў Маскве на будаўніцтва Байкала-Амур-скай чыгуначнай магістралі адправіўся першы Усеса-юзны ўдарны атрад імя XVII з'езда ВЛКСМ.

СЁННЯ


Месяц
Апошняя квадра ў 1.18.
Месяц у зор'і Вадаліва.

Імяніны
 Пр. Аляксандра, Антона, Астала, Івана, Марціна, К. Зіты, Феліцыі, Андрэя, Сяргея, Тодара, Тэафіла.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 5.43	20.33	14.50
Віцебск	— 5.29	20.26	14.57
Магілёў	— 5.33	20.23	14.50
Гомель	— 5.34	20.15	14.41
Гродна	— 5.59	20.47	14.48
Брэст	— 6.04	20.43	14.39



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

— Ты што мне абяцаў? «Зараз памыю посуд». А гадзіннік ужо колькі паказвае?
 — Без дзевяці «зараз»!

У апошні час вельмі распаўсюдзілася звычка гаварыць па тэлефоне на гучнай сувязі, трымаючы яго перад тварам на палыцах, як у старажытныя часы трымалі сподак з гарбатой. Я такі спосаб тэлефа-наваць называю «па-купецку».

— Ты чаго ўчора па тэлефоне цэлую гадзіну лаўся? Сварыўся з кімсьці?
 — Ды не, сябра з днём нарадзэння віншаваў!



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЭНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік рэдактара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛІШЧУК, Н. РАСОЛКА, С. РАСОЛКА, А. СІЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛІШЧУК. Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пismaў — 287 18 64, маркетынгу — 237 43 04, сакратарыята — 292 05 82, адказны за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Масцовае самакраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнцтваў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гомелі: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, у Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
 e-mail: info@zviazda.by,
 (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрокнувацца ад Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 1271.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11